



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

У Беларусі зменіцца «змест» спажывецкіх кошыкаў

ПАДЫХОДЫ да ацэнкі ўзроўню жыцця ва ўсім свеце вельмі розныя. Напрыклад, у найбольш развітых краінах прынята параўноўваць даходы асобнага грамадзяніна з сярэднімі даходамі на душу насельніцтва, звычайны «індыкатар» у краінах менш развітых — даходы на ўзроўні 2-5 долараў на чалавека ў дзень. У той жа час большасць краін з пераходнай эканамікай прымаюць за пункт адліку пэўны «сацыяльны нарматыв» — кошт набору мінімальна неабходных для жыцця прадуктаў харчавання, тавараў і паслуг. Прычым у Беларусі існуюць адразу два падобныя нарматывы — бюджэт пражыткавага мінімуму і мінімальны спажывецкі бюджэт. І «змест» абодвух плануецца перагледзець ужо ў самы бліжэйшы час.

Расходы становяцца іншымі

Асноўная артыкулы мінімальнага спажывецкага бюджэту і бюджэту пражыткавага мінімуму амаль аднолькавыя — харчаванне, жыллёва-камунальныя і транспартныя паслугі, адзенне, абутак, «хатнія» прадметы першай неабходнасці, лекі і іншае. Аднак МСБ — паказчык больш «важкі» і больш «шырокі». У прыватнасці, у адрозненне ад БГМ, у ім прысутнічаюць «дадатковыя» артыкулы расходаў на паслугі культуры, спорт, адпачынак.

— І мінімальны спажывецкі бюджэт, і бюджэт пражыткавага мінімуму вызначаюцца на падставе пэўных «кошыкаў» тавараў і паслуг, прычым з улікам змянення сярэдніх па краіне цэнаў, праводзіцца штоквартальны разлік канкрэтнага грашовага «зместу» гэтых набораў, — распавядае загадчык сектара сацыяльных стандартаў **Навукова-даследчага інстытута працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валяціна ПІНЯЗІК**. — Такая практыка існуе даволі даўно і, па влічкі рахунку, асабліва пытанню тут не ўнікае. За выключэннем адной акалічнасці: стабільнасць і выбарчасць абследаванні хатніх гаспадарак сведчаць, што з цягам часу змяняюцца лад жыцця нашых людзей, і ў даходах і расходах. Грамадзяне краіны пачынаюць купляць больш адных тавараў, і ў той жа час амаль адмаўляюцца ад іншых. А адсюль — неабходнасць перагляду саміх «кошыкаў» для МСБ і БГМ.

У рацыёне дарослых з'явіцца сок

Перацэнка «кошыка» для мінімальнага спажывецкага бюджэту была праведзена на працягу мінулага года, і ўжо цяпер можна канстатаваць: тут адбудзецца змены.

— У цэлым «закладзеная» ў мінімальны спажывецкі бюджэт энергетычная каштоўнасць харчавання хоць і нязначна, але павялічылася, напрыклад, у якасці «нормы» для мужчыны працаздольнага ўзросту вызначаны паказчык у 3050, для жанчыны працаздольнага ўзросту — 2500, пенсіянера — 2140, студэнта — 2620, для хлопчыка ва ўзросце 13 гадоў — 2900 калорый, — кажа Валяціна ПІНЯЗІК. — Пры гэтым самі «крыніцы» атрыманы калорый будуць іншымі. Новыя спажывецкія наборы ў большай ступені стасуюцца з правіламі рацыянальнага харчавання, тут зменшыцца колькасць тлушчаў і наадварот — павялічыцца колькасць бялкоў і вугляводаў. Зыходзячы з новага спажывецкага кошыка, у рацыёне павінна ўзрастаць спажыванне агароднін, кандытарскіх вырабаў, неабходныя арганізму чалавека крупы. Да таго ж у «кошык» дарослага грамадзяніна нашай краіны ўпершыню ўключаныя сок і садавіны: з разліку 80 грамаў у дзень, або прыкладна 2,4 літра ў месяц.

Як і дагэтуль, разлік нормаў спажывання зроблены са спасылкай на натуральныя страты харчовых рэчываў пры прыгатаванні ежы. Зраўнава, што паказчык гэтых стратаў залежыць непасрэдна ад прадукту і спосабу яго тэрмічнай апрацоўкі, аднак у сярэднім ён складае 8-10 працэнтаў.

Варта таксама заўважыць, што ў «кошыку» мінімальнага спажывецкага бюджэту па-ранейшым не будзе алкаголю і тытуню — гэта не лічыцца нормаю першай неабходнасці. Застаюцца амаль без змянення падыходы да рэчываў спажывання паслуг грамадскага транспарту і жыллёва-камунальных паслуг, прынамсі, стабільнасць паказвае, што большасць грамадзян краіны працягвае жыць у невялікіх двух-і аднапакаёвых кватэрах.

Затое (з улікам павелічэння колькасці карыстальнікаў тэлефонам і інтэрнэтам) плануецца павелічыць выдаткі на паслугі сувязі, прадметы санітарыі і гігіены. Закрануць змены і групу нехарчовых тавараў.

— Сёння ў «кошык» мінімальнага спажывецкага бюджэту ўваходзяць такія рэчы, як бак для кіпячэння бялізны і паслугі пральні, аднак практыка паказвае: бакі для кіпячэння ўжо адыйшлі ў мінулае, а пральні большасцю карыстаюцца попытам толькі ў студэнцкай, якія жывуць у інтэрнатах, — зазначае Валяціна ПІНЯЗІК. — Таму было вырашана выключыць гэтыя пазіцыі, але пры гэтым прадугледжваецца набывццё аўтаматычнай пральнай машыны. Зноў жа ў пералік тавараў углыбняемейнага карыстання ўпершыню ўключаны пыласос, пашырэнне пералік будматэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца для рамонтнага кватэры. І тут мы арыентаваліся на сучасныя і якасныя шпалеры, фарбы, кафлю. Так, яны каштуюць больш, але ў той жа час вядома: выкарыстанне такіх матэрыялаў дазваляе павялічыць інтэрвал між рамонтамі.

Прагназаваць, наколькі змяненне «кошыкаў» паўплывае непасрэдна на грашовы «змест» мінімальнага спажывецкага бюджэту, пакуль цяжка. Тут многае будзе залежаць ад бягучых цэнаў. Але пры гэтым зразумела: кошт МСБ у любым выпадку павялічыцца. Напрыклад, калі зыходзіць з цэнаў сярэдніх мінулага года, такое павелічэнне павінна складаць недзе 10—11 працэнтаў.

На чарзе — перагляд БГМ

Мінімальны спажывецкі бюджэт — паказчык вельмі цікавы, ён дазваляе праводзіць параўнанні ўзроўню даходаў у розныя гады, рабіць аналіз і прагнозы. Аднак практычнае прымяненне МСБ даволі абмежаванае, па сутнасці да яго «прывяззана» толькі магчымасць льготнага Kredytava таварыня пры будаўніцтве жылля. У гэтым плане роля бюджэту пражыткавага мінімуму нашмат больш значная. Непасрэдна ад БГМ залежыць сумы ўтрымання сродкаў з найміальнікаў, у якіх ёсць запаванчаныя на зарплату, памеры дазвічых дапамог і адраснай сацыяльнай дапамогі, сацыяльныя пенсіі, пенсійныя надбаўкі і павышэнні, права на атрыманне льготнага Kredytava для апячкі першай вышэйшай адукацыі. Да таго ж цалкам верагодна, што ў хуткім часе зыходзячы з БГМ будуць разлічвацца і дапамогі па беспрацоўі.

— Перагляд «кошыкаў» для мінімальнага спажывецкага бюджэту — у планах на гэты год, — адзначае Валяціна ПІНЯЗІК. — У гэтым выпадку зноў жа будуць улічаны змены, што адбыліся ў структуры спажывання за апошні час. Таму плануецца уважліва падзіць да кожнай пазіцыі, і пры гэтым не забываючы на галоўнае: змены не павінны знізіць якасць жыцця найменш забяспечаных людзей краіны.

Між тым, Валяціна ПІНЯЗІК заўважвае: пры любой раскладцы нарматывы МСБ і БГМ вельмі ўмоўныя і іх нельга разумець літаральна. Бо ўзровень спажывання — у кожнага свой. Напрыклад, практыка сведчыць, што многія маюць пэўны «незапланаваны» сацыяльны нарматывамі выдаткі на тое ж утрыманне асабістага аўтатранспарту. І адначасова распраць многіх не дацягваюць да вызначаных «стандартаў» па такіх напрамках, як набывццё адзення, абутку ці сацыяльнай бялізны.

Сяргей ГРЫБ.

белагруппбанк
ТРАДИЦІЯ БУДУЦЬЦА

ІЗМЕНЕННЯ В ПРОСПЕКТЫ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 10.02.2010 зарегистрированы изменения в проспекты эмиссии облигаций ОАО «Белагруппбанк» для физических лиц на предъявителя тридцатого, тридцать первого, сорок седьмого, сорок восьмого, сорок девятого, пятидесятого, пятидесяти первого выпусков.

С изменениями в проспекты эмиссии вышеназванных выпусков облигаций можно ознакомиться в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также операционном управлении центрального аппарата ОАО «Белагруппбанк» в течение их рабочего времени.

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА 136

Время работы Контакт-Центра Банка:
8.00 - 20.00 - рабочие дни;
8.00 - 18.00 - выходные и праздничные дни.

Звонок со стационарного телефона - бесплатно на территории РБ.
Звонок с мобильного телефона (liffe): Velcom, MTC - по тарифам операторов мобильной связи.

OАО «Белагруппбанк». Лицензия на осуществление банковской деятельности № БР 05 от 22.07.2009 № 2. УНП 100693551.

ПРАКАВЕТНАЕ



«ВОСЬ І ЧЫРАЧКУ ПРАЧЫРЫКАЛІ!»

Калі ў Тонежы справілі «Чырачку», значыць прыйшла вясна, альбо вась-восё яна наступіць. Дарма, што снегу яшчэ вышэй за каленя і па нах да мінус дзясцці. І што яшчэ толькі Странчанне. На Грэмніцы, кажуць, палова зіміцы. Але тонежская «Чырачка» прайшла на вёсцы, прагучала, праспявала, прачырыкала. Карагодам ажурныя вяснішча, а зялёную елачку закінула на дзе. Пачала ў снезе дзяцей і дарослых і пачаставала

усіх печанымі тушчачкамі. Як было гэта ў далёкіх-далёкіх продках. Гэтак можна весціцца толькі радучыся вясне. Радучыся і спяваючы: «...Ой чырочка-пташэчка, Не залетай далёчка. Не занось мого венчыка. Бо мой венчык потрэбчык...»

Перад пачаткам Велікоднага посту Масленіцу справілі па ўсёй Беларусі. А «Чырач-

ку» — толькі ў вёсцы Тонеж Лельчыцкага раёна. Больш нідзе няма гэткага вяснова-гукальнага абраду. Не захавалася, а магчыма, і не было. Да гонару жыхароў гэтага населенага пункта, яны захоўваюць сваю традыцыйную культуру, сваю самабытнасць. Нават маленькія дзяткі ведаюць, што такое «Чырачка» і як яна праводзіцца.

СТАР. 3

«ЯНКА», «РАГНЕДА» І ІНШЫЯ ПА ДЗВЕ ТЫСЯЧЫ ЗА КІЛАГРАМ

МНОГІМ вытворцам сельскагаспадарчай прадукцыі запамінаецца мінулае лета з яго капрызмам надвор'я. Асабліва хатапа будавам, бо, лічы, кожны кусцік бульбы даваўся ратуваць, пеццічы, берачыся як зранку вока, караеці, змагаюцца за здароўе кожнай бульбыні. Але беларусам без бульбы немагчыма — гэта адзін з асноўных прадуктаў іх харчавання. І час пакапацца пра насенне, каб засадзіць бульбай намечаныя палеткі. Мы звяртаемся да намесніка генеральнага дырэктара «Навукова-практычнага цэнтру НАН Беларусі па бульбабудовцы і плодаагародніцтве» Івана БУСЬКО з пытаннем, ці будзе насенка дэфіцытна.

— Так, сапраўды, мінулы год адбыўся як ураджай бульбы ў цэлым па краіне, так і на запале ў бульба-сховішчах Істытута, — кажа Іван Іванавіч. — Ураджайнасць была як звычайна, дзесьці 215 ц/га, але сутнасць не ў гэтым. Шмат адходаў бульбы было ў час уборкі, на што паўплывала пераўвільгатненне глебы і клубні проста задыкнуліся. Гэта датычылася не толькі позніх гатункаў, але і сярэдняспелых.

Такія сітуацыя адбылася і на захаванні. Асобныя гатункі бульбы даводзілася перабраць на некалькі разоў. Добра, калі бульба захоўваецца ў кантэйнерах, напрыклад, як у інстытутскіх сховішчах. Калі бы-

ло заўважана, што яна падгнивае, то адразу апэратыўна рэзавалі, наладжвалі пераборку, і калі было відаць, што гатункі немагчыма выратаваць, заставалася здавацца на прамысловую перапрацоўку і закрываць пытанне. А вась у гаспадарку, якія традыцыйна захоўваюць бульбу ў буртах, праблем было і заставацца шмат.

— І ўсё ж, у параўнанні з мінулым годам, які працэнт бульбы будзе рэалізоўвацца гэтай вясной? — Для тых, хто пакапаўся яшчэ з восені, будзе рэалізавана дзесьці 300 тон бульбы. Маецца на ўвазе насеннік і харчовай. Столькі ж будзе прапанавана да рэалізацыі і вясной.

— Колькі гатункаў бульбы пасуціць у продаж. І ці будуць новыя, якія не прапанаваліся ў ранейшых гадах? — Па асобных гатунках рэалізацыі не будзе ўвогуле — гэта «Лілея», «Капрыз», «Лазурты». А такія традыцыйныя гатункі, як «Дэльфіна», «Уладар», «Брыз», «Дзіна», «Скарб», «Жывіца», «Крыніца», «Альпініст», «Талісман», «Журавінка», «Маг», «Акіцэнт» і іншыя, якія карыстаюцца попытам, можна будзе набыць. У продажы будзе гатункі нямецкай селекцыі Моле.

Есць у нас тры новыя гатункі — сярэдняпозні «Рагнеда» і сярэдняспелыя «Янка» і «Універсал». Іх у невялікай колькасці мы таксама дадзём у рэалізацыю.

Хачу сказаць, што бульбу можна будзе набыць на тэрыторыі Істытута, непасрэдна ў інстытутскіх сховішчах. Можна будзе таксама атрымаць кансультацыю па гатунках бульбы, якія прадаюцца, у супрацоўніку-спецыялістаў, а таксама па нагляднай літаратуры.

— Увосені 2008 года вучонымі Істытута здадзены на дзяржаў-

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА І ВІКТАР ЮШЧАНКА Ў ТЭЛЕФОННАЙ РАЗМОВЕ АБМЕРКАВАЛІ КОМПЛЕКС ПЫТАННЯЎ АДНОСІНАЎ БЕЛАРУСІ І УКРАЇНЫ

Тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з дзейным Прэзідэнтам Украіны Віктарам Юшчанкам адбылася 15 лютага. У ходзе размовы кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі комплекс пытанняў двухбаковых беларуска-украінскай адносінаў, а таксама актуальную тэматыку міжнароднага парадку дня.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ЯНЫ ПЕРШЫМІ ЎВАЙШЛІ Ў АФГАНІСТАН

Кожная гадавіна вываду савецкіх войскаў з Афганістана для Віцебска — важная падзея, бо менавіта адсюль першымі адправіліся туды ваваць салдаты і афіцэры з 317-й паветрана-дасантнай дывізіі. У горадзе дзейнічае ўнікальны музей памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Грамадская арганізацыя «афганцаў» пастаянна арганізоўвае міжнародныя фестывалі салдацкай песні. У горадзе не забываюць мацярок і ўдоў загінуўшых энтузіясты — ветэраны афганскай вайны — шэфуюць над кожнай сям'ёй, дзе загінуў салдат, афіцэр. Ія помніка памяці загінуўшых на той вайне прайшоў мтынг. Тыя, хто выжыў, успамілі баявых сяброў. Музей быў адчынены для ўсіх ахвотных.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЗЛАМЫСНІК ЗАХАПІЎ АЎТОБУС

Невядомы, які быў узброены нажом, патрабаву кіроўцу маршрутнага аўтобуса везці яго ў невядомым кірунку. Як паведамілі ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінска-Маскоўскага, пра гэтае здарэнне ў міліцыю паведаміла жыхарка Салігорска, кандуктар аўтобуса парка «Мінаблугатранс», якая а палове дзясятай вечара на прыльнуку гардэскага павітка Староін і сутыкнулася з нахабнікам з халоднай зброяй. Апошні, пагражаючы жанчыне ў маршрутным аўтобусе халоднай зброяй, спрабаваў прымусяць кіроўцу выкачаць яго загад. Ужо праз тры хвіліны пасля трыхвочнага паведамлення на месцы здарэння крмынальнікка затрымалі супрацоўнікі аддзела Дэпартамент аховы. Як вытвілася, зламыснікам аказаўся 19-гадовы хлопчак, які раней ужо быў судзімы за крадзяжы і махлярства. Злачынец, у дачыненні да якога заведзена крмынальняная справа, змешчаны ў ізалятар часовага ўтрымання.

ПРЫЧЫНА ДТЗ — ІНСУЛЬТ

У Мінску аўтамабіль «ГАЗ-2752» выехаў на сустрэчную паласу з-за таго, што вадзіцель не справіўся з кіраваннем — яму раптоўна стала дрэнна.

Паводле звестак аддзела па агітацыі і прапагандзе ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама, дарожна-транспартнае здарэнне адбылося каля паловы шостага вечара на вуліцы Радзівя, дзе згаданы аўтамабіль сутыкнуўся з «КІА». Кіроўца ГАЗні быў дастаўлены ў бальніцу з дзіягназам інсульт. Паводле слоў пасажыра гэтага аўта, кіроўца стала дрэнна за рулём, у яго адняўся левы бок тулава, стала цяжка казаць, і ён не справіўся з кіраваннем. На шчасце, хуткасьце руху была мінімальнай, таму ніхто больш не пацярпеў.

Ігар ГРЫШЫН.

Навіны Беларусі і замежжя ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

Амаль 1,1 млн беларусаў змогуць у льготным парадку перасякаць беларуска-польскую граніцу

Каля 1,1 млн беларусаў і 600 тыс. грамадзян Польшчы змогуць у льготным парадку перасякаць беларуска-польскую граніцу. Такое права яны атрымаюць дзякуючы беларуска-польскаму пагадненню аб малым пагранічным руху. Аднавочны дакумент 12 лютага падпісалі ў Варшаве міністры замежных спраў Беларусі і Польшчы Сяргей Мартыняў і Радаслаў Сікорскі, паведаміла БЕЛТА.

Згодна з міжурдавым пагадненнем, для жыхароў пагранічных тэрыторый Беларусі і Польшчы ўводзіцца спрошчаны парадок перасячэння граніцы. Да пагранічных тэрыторый адносяцца прылеглыя да беларуска-польскай граніцы адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі і населеныя пункты Беларусі і Польшчы, якія уваходзяць у зону да 30 км ад лініі дзяржаўнай. Скарыстацца новымі правіламі змогуць грамадзяне, якія пастаянна працягваюць у бальніцу з дзіягназам інсульт. Паводле слоў пасажыра гэтага аўта, кіроўца стала дрэнна за рулём, у яго адняўся левы бок тулава, стала цяжка казаць, і ён не справіўся з кіраваннем. На шчасце, хуткасьце руху была мінімальнай, таму ніхто больш не пацярпеў.

Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Беларусі Сяргей Мартыняў падкрэсліў, што заключаны з Польшчай дакумент — першае пагадненне аб малым пагранічным руху, падпісанае Беларуссю з суседнімі краінамі, якія з'яўляюцца членамі Еўрасаюза. Сяргей Мартыняў выказаў таксама надзею, што Еўрасаюз прыслухаецца да заклікаў беларускага боку і палегчыць візавы рэжым для беларускіх грамадзян. У сваю чаргу міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі адзначыў, што падпісанае пагадненне дае магчымасць умацаваць кантакты паміж беларусамі і пал'якамі, а таксама ажывіць эканаміку пагранічных раёнаў дзвюх краін.

У ходзе візіту ў Польшчу Сяргей Мартыняў выступіў з лекцыяй «Замежная палітыка Беларусі і развіццё беларуска-польскіх адносінаў» у Польскім інстытуце замежных спраў.

Візіт Сяргея Мартынява адбыўся па афіцыйным запрашэнні Радаслава Сікорскага і быў першай афіцыйнай паездкай кіраўніка МЗС Беларусі ў Польшчу за апошнія некалькі гадоў.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У БЕЛГІІ ЭЛЕКТРЫЧКІ СУТЫКНУЛІСЯ ЛОБ У ЛОБ

Ад 20 да 27 чалавек загінулі пры сутыкненні пасажырскіх цягнікоў у Белгії ў панядзелак раніцай. Параненыя 27 чалавек, сярод іх ёсць цяжкапаараненыя.

Цяжкія сутыкненні каля 8:30 па мясцовым часе ў раёне Буйзінген горада Халле, што прыкладна за 15 км на паўднёвы захад ад сталіцы. Паводле звестак інфраструктурнага аператара Infrabel, адзін цягнік выйшаў з Левена ў Брэн-ле-Конт, а другі — з Кевэрна ў Льеж. Учора на месцы ўжо працавалі следчыя генеральнай пракуратуры краіны. Прычыны катастрофы удакладняюцца. Паводле папярэдняй інфармацыі, аварыя магла быць выкліканая збоём у сістэме кіравання, у выніку чаго цягнікі, якія рухаліся наасустрэч адзін аднаму, апынуліся на адным пуці.

ПРЫДЗЯСЦІТЭ ГАТОВА ПА ДЗВЯНЬНЕ РАСІЙСКІХ «ІСКАНДЭРАЎ»

Прэзідэнт непрызнанага Прыднестраў пацвердзіў інфармацыю СМІ аб тым, што рэспубліка гатова размясціць на сваёй тэрыторыі расійскія апэратыўна-тактычныя ракетныя комплексы «Іскандэр».

«Мы не парэчым» — сказаў Ігар Смірніў на прэс-канферэнцыі ў Маскве ў панядзелак. «Што датычыцца «Іскандэраў», то мы даўно казалі, што мы гатовыя», — паведаміў ён. Пры гэтым кіраўнік рэспублікі падкрэсліў, што з афіцыйнай просьбай з нагоды комплексу «Іскандэр» Прыднестраўе да Расіі не звярталася.

Раней у прэсе з'явілася інфармацыя, што маладзёжкая грамадска-палітычная арганізацыя «Раўнапраўе», якая прадстаўляе інтарэсы нацыянальна-меншасцёў у краіне, папрасіла прэзідэнта Расіі Дзмітрыя Мядзведзева стварыць у Прыднестраўі сістэму абароны ў адказ на амерыканскую сістэму ПРА ва Усходняй Еўропе, у тым ліку ў суседняй з Малдова Румыніі.

АМЕРЫКАНСКІ ПАСОЛ ПАБІЎСЯ З ДАРАДЦАМ ТУРЭЦКАГА ПРЭМ'ЕРА

14 лютага ў сталіцы Катар адбылася бойка паміж амерыканскім паслом Джозафам Лебаронам і дарадцам турэцкага прэм'ера Фуадам Танлаем.

Паводле інфармацыі турэцкага выдання, канфлікт адбыўся падчас сустрэчы дзяржаўскарагата ЗША Хілары Клінтан з прэм'ер-міністрам Турцыі Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Сустрэча, як адзначае ІА «Трэнд», адбылася ў рамках форуму «ЗША — Ісламскі свет».

Гутарка Эрдагана і Клінтан была разлічаная на 20 хвілін, аднак сустрэча зацягнулася на гадзіну. Амерыканскі пасол, які чакаў за дзвярыма, папрасіў турэцкіх дыпламатаў, каб яны нагадалі ўдзельнікам сустрэчы аб часе. У адказ на зварот амерыканскага супрацоўніка дыпламаты адказалі адмовай. Тады Лебарон заявіў ім: «Заканчыце сустрэчу. Вы ўсім не так важныя, змр (Клінтан сплывалася яшчэ на адну сустрэчу) важнай за вас», — і стаў грукваць у дзверы кулакамі. Гэта разлававала Фуада Танлая, які займае пасаду дарадцы Эрдагана па знешняй палітыцы. «Ты не можаш зневажаць маю краіну! Хто тут влікі, ніхто не можа вырашаць. Я табе гэтага не дазволю!» — заявіў Танлай. Пасля гэтага дыпламаты, як паведамілі, «учапіліся адзін аднаму ў горла». Шум ад бойкі, як адзначае агенцтва, быў чутны ў кабінете, дзе праходзіла сустрэча Эрдагана і Клінтан. Аднак перарываць гутарку палітыкі не сталі. Аб наступствах інцыдэнту нічога не паведамілі.

нае выпрабаванне поэзіяспелы гатункаў «Максімум». Паводле выказана спецыялістаў, па ўтрыманні крухмалу ён пераўзыходзіць самы высокакрухмальны на сёння гатункаў «Здабытак». Ці будзе «Максімум» сьвета ў продажы? — Матэрыялу гэтага гатунку хапае толькі для выпрабаванняў, таму рэалізоўваць насельніцтву яго пакуль не будзе.

— У якіх тары будзе прадавацца бульба сьвета? — Прадавацца будзе як звычайна, у сетках па 5, 10, 30 кг. Акрамя таго, закуплены пакеты з нашым лагатыпам, у якіх бульба расфасавана па 5 кілаграмаў. У той жа час, калі хто прыедзе са сваёй тарай, то яму будзе насыпана 1 кілаграм, і два, і пяць — колькі трэба.

— Калі пачнецца продаж бульбы і па якім коцце яе можна будзе набыць у Істытуце? — Рэалізацыю мы плануем пачаць з 1 сакавіка. Насенную бульбу мы прадавалі ўвосені на 2 тысячы за кілаграм, харчовую — па 990 рублёў. Такая цена застанецца і на вясну.

Валянціна ШПЛЕСКАЯ.

«ПА-СВАЯЦКУ!»

19-гадовая навучанка гомельскага ліцэя гандлю выкарала з кватэры 69-гадовай бабулі банкіўскаю картку на працягу двух месяцаў карысталася грашыма. Усё дзённа зніла з разліковага рахунку амаль 900 тысяч рублёў, пасля чаго стала сваячка

напісала заяву ў міліцыю. Жыхар Гомеля звярнуўся ў міліцыю, калі заўважыў, што ад дома знік яго аўтамабіль «Опель», не абсталяваны сігналаізацыяй. Праз пяць гадзін супрацоўнікі ДАІ затрымалі машыну. Ёй кіраваў... 24-гадовы сын запыніка.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Спецыяльны карэспандэнт «Звязды» перадае ў Ванкувера

У БЕЛАРУСАЎ ПАКУЛЬ ТОЛЬКІ СОНЕЧНЫЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ

Алімпійскія гульні ў канадскім Ванкуверы набіраюць абароты. Ужо разыграны першыя камплекты медалёў, праўда, без удзелу беларусаў, дадзены першыя ацэнкі арганізатарам, якія, на жаль, далёка ад ідэальных...

Прэзідэнт патрабуе максімальна ўлічваць інтарэсы Беларусі ў пытаннях транзіту энэргарэсурсаў

Гэта і іншыя тэмы былі абмеркаваны 12 лютага на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і прэм’ер-міністра краіны Сяргея Сідорскага.

Кіраўнік дзяржавы запатрабаваў ад кіраўніка ўрада далажыць аб бягучай сітуацыі ў эканоміцы Беларусі, ці выходзіць краіна на запланаваныя параметры эканамічнага развіцця. Прэзідэнт узяў таксама шэраг іншых актуальных пытанняў.

«У частцы пытанняў, звязаных з Расійскай Федэрацыяй, мяне цікавіць перш за ўсё адказ Дзмітрыя Мядзведзева на маё пісьмо па комплексе пытанняў нафтаперапрацоўкі, па пастаўках электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць транзітам праз Беларусь. Мы нясём адказнасць, вядома ж, за людзей, якія там жывуць, і не можам ні ў якім выпадку перашкоджаць пастаўкам электраэнергіі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Пры гэтым Прэзідэнт адзначыў: «Усё гэта добра, але як раз тэ захаваны нашы інтарэсы? Ці няма страты бюджэт, дзяржава? Ці атрымаем мы ад гэтага тое, што павінны атрымаць? Калі нафта і газ у Расіі — гэта іх рэсурсы, то наша географічнае, геапалітычнае, транзітнае размяшчэнне — гэта нашы рэсурсы, і мы маем права імі распараджацца ў інтарэсах народа».

Акрамя таго, Прэзідэнт запатрабаваў далажыць аб сітуацыі з пастаўкамі светлых нафтапрадуктаў з Расійскай Федэрацыі ў Беларусь.

На сустрэчы таксама абмяркоўвалася міжнароднае супрацоўніцтва Беларусі, у тым ліку з Кітаем. «Нам вельмі важна працягнуць сёння з Кітайскай Народнай Рэспублікай», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. «Больш таго, як я інфармаваны паслом Беларусі ў КНР Анатолем Тозікам, Кітай вельмі актыўна супрацоўнічае з намі і гатовы пашыраць супрацоўніцтва. Як тут у нас ідуць справы!?» — пацікавіўся кіраўнік дзяржавы.

Акрамя таго, Прэзідэнт цікавіўся ходам будаўніцтва АЭС у Беларусі і іншымі пытаннямі па выкананні яго даручэнняў, якія былі дадзены ўраду раней. Прэзідэнту дапомага аб тым, што сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне стабільная. Народна-гаспадарскі комплекс забяспечыў рэсурсамі для стабільнай работы і выканання задач па сацыяльна-эканамічным развіцці краіны ў студзені-лютым гэтага года. У складаных умовах надвор’я жыллёва-камунальных службы і органы ўзялі на месцах робіць усё, каб у поўным аб’ёме забяспечыць падачу цеплавой і электрычнай энергіі ў бесперабойным рэжыме, вады і іншых крыніц, неабходных для нармальнай жыццядзейнасці насельніцтва. Прамаюцка ўсе меры па ачысццы дарог і тэрыторый ад снегу.

Што датычыцца развіцця эканомікі, то валавы ўнутраны прадукт у студзені 2010 года вырас на 1,3 працента да ўзроўню студзеня 2009 года. Пры гэтым вытворчасць прадукцыі сельскай гаспадаркі павялічылася на 5,7 працента, вытворчасць спажывецкіх тавараў — на 5 працэнтаў, рознічны тавараабарот

Насельніцтва Беларусі ў студзені прадало валюты на \$92 млн больш, чым купіла

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка прыняў 12 лютага з дакладам старшыню праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Пятра Праўнявіча.

Кіраўнік дзяржавы быў праінфартаваны даклад аб ходзе выканання Асноўных напрамкаў грашова-кредытнай палітыкі ў студзені гэтага года, аб выніках работы ў 2009 годзе сельгаспадарчых прадпрыемстваў, якія замацаваны на Нацбанкам.

Паводле ацэнкі кіраўніка Нацбанка, у цэлым студзеня быў вельмі стабільным у частцы работы банкаўскай сістэмы краіны і паказаву значна лепшыя вынікі ў параўнанні са студзенем мінулага года. Курс нацыянальнай валюты да карызна зямейных валют за студзень умацаваўся на 0,17 працента. Калі на 1 студзеня 2010 года курс склаў Вр1036, то на 1 лютага — Вр1034. Такая ж сітуацыя назіраецца і ў лютым. Вельмі важна, што стабільнай была і сітуацыя з цэнамі. Інфляцыя за мінулы месяц склала 0,8 працента, і гэта самы лепшы паказчык па студзеню за апошнія пяць гадоў. Так, у студзені 2006 года інфляцыя склала 1,3 працента, а ў мінулым годзе — 4,1 працента.

На валютным рынку Беларусі ў студзені склалася дадатнае сальда, гэта значыць Нацбанк і камерцыйныя банкі купілі ў насельніцтва на \$92 млн валюты больш, чым прадалі. У мінулым годзе назіралася велькае адмоўнае сальда, амаль \$600 млн, таму гэта значнае палепшэнне сітуацыі на валютным рынку.

Што датычыцца ўкладваў насельніцтва, то за студзень яны выраслі больш як на Вр500 млрд, што адпавядае прагнозам паказчыку на год. Рэсурсная

СТАЙКА РЭФІНАНСАВАННЯ — 13 ПРАЦЭНТАЎ

317 лютага гэтага года на 0,5 працэнтнага пункта зніжаецца стайка рэфінсавання — да 13 працэнтаў гадавых. Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» намеснік начальніка Упраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі Міхаіл Журавойч, адпаведнае рашэнне прынята праўленнем галоўнага банка краіны. Гэты захад, падкрэсліваючы ў Нацбанку, рэалізаваны ў рамках палітыкі паступовага зніжэння агульна ўзроўню працэнтных ставак, якая праводзіцца на фоне ўзмацнення пазітыўных тэндэнцый у эканоміцы і фінансавай сферы краіны. Зніжэнне кошту пазыч пашырае магчымасці беларускіх вытворцаў і на-

Выбары-2010

У ПЛАНАВЫМ РЭЖЫМЕ

Мы працягваем назіраць за разгортваннем выбарчай кампаніі. І чарговы віток — вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Старт яму дадзены ў нядзелю, а завершыцца ён 15 сакавіка. Роўна столькі часу ёсць на тое, каб падаць у адпаведную выбарчую камісію дакументы, неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Паспрабаваць свае сілы ў мясцовых выбарах могуць не толькі беларусы, але і грамадзяне Расіі, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі нашай краіны (пры падачы дакументаў асоба, вылучаная кандыдатам у дэпутаты, паказвае адпаведна пашпарт або пасведчанне на права жыхарства).

Магчымасць вылучыць кандыдатуру для ўдзелу ў мясцовых выбарах ёсць у партый, працоўных калектываў і грамадзян (праз збор подпісаў). Дарчы, патэнцыйныя ўдзельнікі выбараў, якія плануюць пайсці менавіта па трэцім шляху, павінны не пазней за 18 лютага (уключна) падаць у адпаведны выбаркам спіс членаў сваёй ініцыятыўнай групы (ад трох да дзевяці чалавек) і заяву аб рэгістрацыі групы.

Тэрытарыяльныя і акруговыя выбарчымі рэгіструюць ініцыятыўныя групы ў ідэнціфэны тэрмін (пэўна падачы заявы), выдаюць іх удзельнікам адпаведныя пасведчанні і падпісныя лісты. Зборшчыкі п подпісаў гатовыя! Яны зможуць атрымаваць аўтографы і падтрымку патэнцыйных кандыдатаў і арганізаваўчы пікет. Нейкіга спецыяльнага дазволу не патрабуецца, пры ўмове, што гэта статычная акцыя праводзіцца ў месцах, не забароненых тамтэйшымі распарадчымі і выканаўчымі органамі.

З пералікам канкрэтных аб’ектаў, забароненых для пікетаў, мясцовыя ўлады павінны былі вызначыць да 12 лютага. Так, напрыклад, у сталіцы зборныя праводзіць пікетаванне на з’ездах подпісаў на аб’ектах метрапалітана, чыгуначнага, воднага і паветранага транспарту, на адлегласці менш за 200 метраў ад будынкаў рэзідэнцыі Прэзідэнта Беларусі, Нацыянальнага сходу, Савета Міністраў, тэлерадыёцэнтра, паذهзным пешаходным пераходаў, станцый метрапалітана. Такое пікетаванне забароненае паводле рашэння Мінгарвыканкома таксама на адлегласці менш за 50 метраў ад будынкаў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых прадстаўнічых, выканаўчых і распарадчых органаў, дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў, судоў, органаў пракуратуры, тэрыторных арганізацый, якія забяспечваюць абараназдольнасць, беспяку дзяржавы і жыццядзейнасць насельніцтва (грамадскі транспарт, прадпрыемствы вода, цепла- і энэргазабеспячэння, бальніцы, паліклінікі, дзіцячыя дашкольнаыя ўстановы, школы).

Аднак, на думку Мікалая ЛАЗА-ВІКА, сакратара ЦВК, пікеты, пра-

Прэзідэнт Беларусі ПАВІНШАВАЎ ПРЭЗІДЭНТА ЛІТОВСКОЙ РЭСПУБЛІКІ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Літоўскай Рэспублікі Далаю Гіраўсайкітэ з Днём аднаўлення Літоўскай дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь выступае за развіццё беларуска-літоўскай адносінаў на прынцыпах партнёрства і ўзаемараўмення. Гэта дазволіць максімальна рэалізаваць патэнцыял палітычных, эканамічных, культурных сувязяў Беларусі і Літвы на карысць чыгуначнага і будучых пакаленняў, захавача традыцыйна мірнага шматковага супрацьстаяння і добрасуседства дзвюх нацый, лічыць кіраўнік беларускай дзяржавы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У Выхадныя — Дождж

16 і 17 лютага ў асобных раёнах казачеца нявядлікі снег. У ноч на сераду да мінус 7—14, пры праясненнях — 15—20 марозу. Уздзень — ад мінус 2 па паўднёвым захадзе да 11 марозу — па паўночным усходзе. У выхадныя — снег і дажджы.

Сяргей КУРКАЧ.

жэйшая арганізацыйная структура партыі.

— Змяненні і дапаўненні ў выбарчае заканадаўства дазволілі палітычным партыям значна актывізаваць свай ўдзел у выбарах, і думаю, што на этапе вылучэння кандыдатаў у дэпутаты гэта працяжыцца з большай відавочнасцю, — разлічвае Мікалай Лазавік.

Працяканне электаральнай кампаніі ён ацэньвае як спакойнае, «у планавым рэжыме, без асаблівых усплёхаў, без эмоцый».

— Нейкіх сур’ёзных нараканняў на ход выбарчай кампаніі няма. Так, нехта незадаволены, скардзіцка, але ж гэта натуральны працэс, які заўжды быў, ёсць і будзе. Есць пэўна незадаволенасць з боку палітычных партый нахонт таго, што не ўсіх прадстаўнікоў уключылі ў склад выбаркамаў. Аднак часам і самі палітычныя партыі больш імкнуліся да колькасных паказчыкаў, чым да якасных. Іншы раз і вылучэнне ў склад выбарчых камісій праходзіла з паршуннямі, і кандыдатуры прапаноўваліся такія, якія па стане здароўя не могуць працаваць у камісіі. Скажам, чалавек будзе подпісаў члена ініцыятыўнай групы, які збіраў гэтыя подпісы. Дапушчальна будзе ў адным лісце змяшчаць подпісы жыхароў розных раёнаў. Спрашчаецца і вылучэнне ад палітычных партый: неабавязкова, каб у акрузе, па якой балатуюць кандыдат у дэпутаты, была ні-

ОАО «МИНСКГРУЗАВТОТРАНС» извещает своих акционеров о проведении 22 марта 2010 года очередного собрания акционеров

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году и основных направлениях деятельности Общества на 2010 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в отчетном периоде.
3. О результатах проверки аудитором и Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2009 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2009 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2010 год.
6. Установление размера материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
7. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
8. О регламенте работы ОАО «Минскгрузавтотранс» с реестром владельцев ценных бумаг.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Минина, 21, кор. 2 (2 этаж, к. 1). Начало собрания в 15.00.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Минина, 21, кор. 2, комн. 37) в рабочие дни в период с 11 марта по 21 марта 2010 года с 08.30 до 13.30, а в день проведения собрания — в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 в день и по месту проведения собрания — по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представител акционеров и доверенности.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 марта 2010 года.

Справки по тел. (8017) 222 98 09.

УНП 100028545. Наблюдательный совет ОАО «Минскгрузавтотранс».

	Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4
1	Адрес земельного участка	Горанский с/с, д. Закаблукы (участок № 1)	Горанский с/с, д. Закаблукы (участок № 2)	Сеницкий с/с, а.г. Сеница, ул. Парковая
2	Кадастровый номер	623681305601000163	623681305601000164	623686605101000912
3	Площадь земельного участка	0,1825 га	0,1634 га	0,1500 га
4	Целевое назначение	Для строительства жилого дома	Для строительства и обслуживания жилого дома	Для строительства и обслуживания жилого дома
5	Расходы по подготовке документации (рублей)	612 648	515 733	1 004 284
6	Начальная цена земельного участка (рублей)	19 000 000	17 000 000	68 921 490
7	Задаток (рублей)	700 000	700 000	6 800 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 18.03.2010 г. в 9.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до 17.00 (среда – с 15.00 до 17.00) по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416 (в отсутствие специалиста – к. 100). Окончание приема заявлений и документов 12.03.2010 г. в 17.00. Контактные телефоны: (8 025) 92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1, 2 перечисляется на расчетный счет Горанского сельсполкома № 3604621020052 в филиале 614 АСБ «Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 6000537220, код платежа – 04901;

На Лоты 3, 4 – на расчетный счет Сеницкого сельсполкома № 3600621160189 в филиале 614 АСБ «Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052409, ОКПО 04432966, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке денежные средства в объявлении расчетный счет задаток.

Указанные могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельсполкоме.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан по-

Абзац

▲ У Брэсце вышыня снежнага покрыва перавысіла нават максімальнае значэнне для гэтай тэрыторыі і дасягнула 49 см. Такага за апошнія сто гадоў у Брэсце не назіралася ні разу.

▲ Два дзіцячыя садкі і 27 дамоў па вул. Ландэра ў Мінску засталіся без гарачай вады і цяпла з-за прарыву цеплараста.

▲ Дах жыллага дома 1900 года пабудовы ў Гродне не вытрымаў снегавой нагрукі. 14 лютага каля 20 гадзін на месца здарэння прыбылі выратавальнікі і медыкі. Як выявілася, плошча абрушэння на гаршычку склала 90 кв.м. Прычынай стала старыя бэлькі. Была пашкоджана столь у кватэры на 2-м паверсе, дзе знаходзілася сям’я з 3 чалавек. Пад прызаны аварыйным у 2006 г., людзей забяспечылі жылём. Апошняя сям’я меркавала выехаць адсюль 15 лютага. Ніхто з жылцоў не пацярпеў.

▲ У Іванаве на пахары загінулі дзве малалетніх дзяцей. Трагедыя адбылася ў прыватным драўляным жылым доме, дзе жыла малаядая сям’я з дзвума дзецьмі. Паводле папярэдніх звестак, бацька ішоў з працы дамоў, маці — на працу, куды яе выклікалі. Іх дзеці, шасцігадовы і двухгадовы хлопчыкі, непрацягнуць час засталасі дома адны. Пажаў заўважыла суседка, якая выклікала ратавальнікаў. Падчас тушэння пажару ратавальнікі знайшлі ў жылым пакоі, дзе быў ачаг узгарання, цела двухгадовага дзіцяці, у іншым — шасцігадовага ў стане непрытомнасці. Ён памёр па дарозе ў бальніцу. Прычына пажару ўстанавіліваецца.

▲ У Зэльвенскім раёне не раз’ехаліся «Мерседэс» і сані. ДТЗ з удзедам гужавой павозкі адбылося паблізу вёскі Мадзейкі. Вызджаючы на галоўную дарогу, возчык-пенсіонер не заўважыў легкавік. Вадзіцель «Мерседэса» прымяніў экстраннае тармажэнне, аднак пазбегнуць сутыкнення не ўдалося. Пасажыр санію, зяць возчыка, адрагаватаў ігменна: нагледзячы на лёгкае агняненне, вокаменгнна катапультаваўся, у адрозненне ад цесця. Усе, коны ўключна, засталіся жывыя, возчык з траўмай пляча шпіталізаваны.

▲ Пракуратура Першамайскага раёна Віцебска завяла крымінальную справу па факце службовай халатнасці пасадвавых асобаў у сувязі з абрабаваннем банкамата ў Віцебску. Як паведамлялася, ноччу 2 лютага нывзначаныя асобы праніклі ў памашчаннае паліклінікі № 2 па вуліцы Горкага і скралі з размяшчанага тут банкамата больш за Вр205 млн. Значышчму садзейнічала, лічыць пракуратура, неналежаае выкананне службовымі асобамі банка, якому належаў банкамат, абавязкаў па захаванні матэрыяльных каштоўнасцяў.

▲ Намеснік дырэктара Бярэзінскага запаведніка падазраецца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, паведамілі БелТА ў генпракуратуры Беларусі. Ён падазраецца ў тым, што ў снежні 2007 года, злоўжываючы службовымі паўнамоцтвамі, нанёс урон дзяржаве ў памеры Вр52 млн.

▲ Службовыя асобы аднаго з прадпрыемстваў Мінска і былі чыноўнік Мінбудархтэктуры падазраюцца ў крадзяжы амаль Вр1 млрд. Генпракуратура Беларусі завяла крымінальную справу ў дачыненні да дырэктара і начальніка планова-вытворчага аддзела, а таксама былага начальніка аддзела аднаго з упраўленняў Мінбудархтэктуры. Яны падазраюцца ў тым, што з чэрвеня 2006 па верасень 2009 г. скралі Вр986 млн.

▲ У Дзень святога Валентына ноччу ў Барысаве ўзнік пажаў у прыватным жылым доме, пра што паведамілі суседзі. Калі прыбылі выратавальнікі, дом быў ахоплены агнём. Загінулі маларды чалавек і дзіцячына (адпаведна 1984 і 1983 г.н.). Магчыма прычына пажару — пакінутая без нагляду свечка.

▲ У выніку пажару, які ўчынуў жыхар Мастоўскага раёна, загінулі два чалавекі і чаццёра дастаўленыя ў бальніцу. Рабочы сельскай бальніцы, які злоўжываў спіртным, падазраецца ў падальванні дома. На пахары загінулі яго дачка і ўнук, а жонка, зяць, сын і яшчэ адзін чалавек дастаўленыя ў бальніцу. Заведзена крымінальная справа.

Поўны абзац

▲ Нямецкі турыст правёў 5 гадзін на пад’ёмніку гарналыжнага курорта. Турыст сеў у пад’ёмнік на прамежкавай станцыі ўжо пасля афіцыйнага закрыцця пад’ёмніка. Па праваілах, пасля закрыцця ён ажыццяўляе парожні прагон. З-за таго, што было цёмна, ніхто не звярнуў увагі на тое, што на гэты раз там знаходзіўся чалавек. Толькі праз некалькі гадзін змерзлага немца выпадкова выявілі і адрэзалі ў гатэль. Сур’ёзна турыст не пацярпеў.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

НА КРАДЗЕЖ СПАКУСІЎ ЗАБЫТЫ КЛЮЧ
У адной з магілёўскіх універсальных крамаў скралі 1 мільён 160 тысяч рублёў. Касіў, якая адышла ад свайго працоўнага месца, неабачліва пакінула ў касе ключ. Адзін з пакупнікоў, 27-гадовы раней судзімы за хуліганства мужчына, ключ заўважыў. Знайціць і тэрмінова затрымаць злодзея дапамагло відэаназіранне.

Алена КАЗЛОВА.

Утэранный бланк страховаго полиса серии HS № 0190165, принадлежащий ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», считать недействительным.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 18 МАРТА 2010 ГОДА ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МИНСКОМ РАЙОНЕ										
	Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4	Лот 5	Лот 6	Лот 7	Лот 8	Лот 9	
1	Адрес земельного участка	Минский район, Хатехинский с/с, район деревень Хатехино – Новая Веска	Минский район, Новодворский с/с, вблизи автодороги М-4 Минск–Могилев на 14 км (право)	Минский район, Мачулищанский с/с, г.п. Мачулищи	Минский район, Ждановичский с/с, п. Ратомка	Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровляны	Минский район, Папернянский с/с, д. Семково	Минский район, Мачулищанский поссовет, г.п. Мачулищи	Минский район, Сеницкий с/с, д. Урожайная	Минский район, Сеницкий с/с, д. Урожайная
2	Кадастровый номер	6236847500001000100	623684300001000329	623655500001000303	623681708601002213	623680601101002277	623685500001000418	6236856005101000322	62368660001000220	62368660001000219
3	Площадь земельного участка	14,9999 га	10,0000 га	0,5004 га	0,8501 га	1,8700 га	45,2011 га	1,9998 га	1,6808 га	0,3994 га
4	Срок аренды (лет)	51	49	51	40	50	99	51	71	71
5	Целевое назначение	Для строительства логистического центра	Для строительства гипермаркета с многофункциональной направленностью	Для строительства производственно-складских и технических сооружений для производства изделий медицинского назначения	Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса	Для строительства и обслуживания кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса	Для строительства спортивно-туристического комплекса с объектами социкультбыта	Под строительство производственно-складских и технических сооружений для пищевого производства	Для строительства гостиницы на 100 мест с рестораном на 150 мест	Для строительства оздоровительного центра с административным зданием
6	Сумма убытков и потеря с/х производства (рублей)	1 863 552 538	1 014 340 173	8 487 405	–	–	2 654 730 955	–	–	–
7	Расходы по подготовке документации (рублей)	6 449 085	3 623 656	1 827 820	2 151 045	810 410	5 887 558	3 084 162	833 751	1 050 643
8	Начальная цена права заключения договора аренды	359 028,60 доллара США возможно предоставление рассрочки	1 052 744 доллара США возможно предоставление рассрочки	35 851,36 доллара США	33 676,20 доллара США	104 958 долларов США	10 315 381 доллара США возможно предоставление рассрочки	405 042 583 белорусских рубля	429 842 445 белорусских рублей	102 141 296 белорусских рублей
9	Задаток (рублей)	60 000 000	180 000 000							

МЕЦЬ — МАЛА...

Квэтарнае пытанне

Мы жывём у прыватным доме, чацвярці яго аформілі як падарунак 12-гадовай унучцы. З намі яна і жыве, хоць прапісана з маці і айчымаў у іх аднапакетнай кватэры. Пытанне: ці будзе ўнучка мець права на атрыманне жылля ў выпадку зносу нашага дома?

У.Я., г. Гомель.

Пытанні, звязаныя са зносам дамоў і адсяленнем грамадзян, якіх там пражываюць, разглядаюцца ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 лютага 2009 г. № 58 «Аб некаторых мерах па абароне маёмасных правоў грамадзян пры накіраванні зямельных участкаў для дзяржаўных патрэбаў».

У выпадку выбару ўласнікамі дома, які зносіцца, права на атрыманне ва ўласнасць кватэры тыповых спажывецкіх якасцяў і выдзяляецца жылёе памяшканне з разліку на менш

за 15 кв. метраў агульнай плошчы на самога ўласніка і кожнага члена яго сям'і, які зарэгістраваны па месцы жыхарства і фактычна пражывае ў доме, які падлягае зносу. Агульная плошча кватэры, якая атрымліваецца да ўласнасці, павінна быць не меншай за агульную плошчу дома, які падлягае зносу.

Калі дом, які зносіцца, належыць на права агульнай долевай уласнасці некалькім грамадзянам, то і долі ў жылым памяшканні, якое выдзяляецца, павінны адпавядаць долі кожнага з іх у доме, які падлягае зносу.

Такім чынам, калі ўнучка, якая мае 1/4 долю ў праве ўласнасці на дом, які зносіцца, будзе зарэгістравана (прапісана) ў ім, то яна будзе мець права на такую ж долю і ў кватэры тыповых спажывецкіх якасцяў, якая выдзяляецца (замест дома, што падлягае зносу).

Віктар САВІЦКІ.

Вясковая лыжня



в. Гарadzілава Маладзечанскі раён.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Пісьменнік Міхаіл ВЕЛЕР:

«Я ішоў, куды мне хацелася, і рабіў тое, што падабалася»

На ўсіх запланаваных сустрэчах, якіх апошнімі дзямі ладзіліся ў беларускай сталіцы, залы проста ламаліся ад колькасці ахвотных паслухаць і паглядзець на масцітага мэтра. Рэзкасць, часам грубаватасць, але разам з тым непадробная шчырасць і багатая практыка.

Велер правакце, б'е прайдуў а лоб, ітрыгуе і не перастае здзіўляць. Інтэрв'ю з ім — у пэўнай ступені экзамен для журналістаў, пісьменнік заўсёды трывае позірк суразмоўца. Прычым пісьменнік хоць і «грашыць» лірычным адступленнямі падчас гутаркі, ён заўсёды адказвае на пытанні да канца.

Падчас гутаркі пісьменнік не грэбе такімі словамі як «бабкі», «сука», «дзярмо» і «сволач». Сучасных дыктараў-мужчын Велер смела называе «хлопчыкамі з бісэксуальнымі схільнасцямі», а Бога — «хлопцам навіска»... Такі ён ёсць — Міхаіл Велер. На XVII Міжнародным міжнародным міжнародным кірмашы-выставе аўтар прэзентаваў новую кнігу «Легенды Арбата», экзампляр якой найбольш удалым журналістам пералаў пасля задарма...

Калі адзін з журналістаў запытаў, над якімі кнігай працуе пісьменнік зараз, Велер адказаў: «Ніколі не пытайце чалавека пра тры рэчы: з кім ён спіць, на якія грошы жыве і што ён зараз піша. Нездарма ёсць прыказка: хочаш насміяцца Бога, раскажы пра свае планы».

Першую кнігу Міхаіла Велера, якая выхадзіла «10 гадоў плюс яшчэ пяць выдавецтваў працуе, выдывалі некалькі разоў такім незвычайным спосабам, што расказваць штошчы наперад не мае сэнсу. Сёння раскажаш — заўтра панецца...» Пісьменнік не рэкламуе кнігу да яе выхаду, як лічыць аўтар, «у сённяшняй рэкламна-бесароснай часе тавар павінен папаўняцца рэклама, а не наадварот».

Асабліва шмат пыталі журналісты пісьменніка пра яго прафесію. Яшчэ б: наўрад ці часта знойдзеш чалавека, які за сваё жыццё змяніў не адзін дзясятка прафесій — ад настаўніка рускай мовы да пагончыка жывёлы...

— Я ішоў туды, куды мне хацелася, і рабіў тое, што падабалася. Але толькі да таго часу, пакуль было цікава. Прышоўшы ў цэх бясонна камбіната, праз два месяцы я атрымаў першы разрад, праз два тыдні другі разрад, а яшчэ праз месяц і трэці. І я ўжо мог выконваць любую аперацыю гэтай працэсу. І нічога новага ўжо не пазнаеш. І туды я сыходзіў, бо становілася сумна. І я не магу сказаць, што я мяняў прафесію. Проста хацела ўсё адрэзаць і ісці ўсё.

— **Усцаснаму пакаленню ці патрэбныя такія пошукі?**

— Прыродна закладзена так, што маладыя павінны швендацца. Маладыя павінны адмаўляць каштоўнасці, якія сцявяджаюць старыя. І спрабаваць змяніць абсалютна ўсё. Маладыя павінны спрабаваць пераарбці гэты свет максімальна. Дзеля гэтага, цалкам натуральна, што і сваё жыццё трэба разнастаць максімальна. І гэта не сьведмае рашэнне, гэта інстынкт. Чалавечтва так пабудавана, гэта адзін з момантаў яго эвалюцыі. У Савецкім Саюзе мебы былі на азмку, затое ўнутры Саюза мебы было шмат. Афіцыйна мільянераў не было, і жабракоты, калі ўзв'яз до 1975-ы, таксама. Куды б ні прыходзіў уладкоўвацца на працу, свае 150 рублёў ты атрымліваў паўсюль, без ніякай адукацыі. Я працаваў у школе і атрымліваў 100 рублёў, прыйшоў быць разраду на бетонны завод — і атрымліваў 200 рублёў. Я ведаю моладзь, якая швендаецца і цяпер: то яны збіраюць апельсыны ў Італіі, то вандроўваюць па Галандыі... Але, відаць, такое жыццё не для ўсіх, бо швендаецца ўсё б меншасць.

— **Сярод вашых шматлікіх прафесій была і пасада ў Музеі гісторыі рэлігіі і атзізму. Ваша стаўленне да рэлігіі сёння?**

— Калі ў 1974 годзе 22 мая я ўладкаваўся на



...і Александр фон Бісмарк

працу ў музей, то сапраўдным адкрыццём для мяне было тое, што ў цалкам атэістычным савецкім музеі працавалі дактары навуы і кандыдаты, камуністы, якія з вялікай пашанай ставіліся да рэлігіі ўвогуле. Яны сцвярджалі, што Хрыстос існаваў гістарычна. Менавіта там, у музеі, я ўпершыню прачытаў Біблію цалкам, а не кавалкамі, як ва ўніверсітэце. Супрацоўнікі выклікалі на экспертызу па кантрабандзе абразы і рэлігійнай літаратуры. І вось мне за 20 рублёў прадалі Біблію з канфіскацы на рускай мове. Кіраў там я навучыўся да любой рэлігіі ставіцца з павагай. З таго часу, калі я прыязджаў у які-небудзь горад, то ішоў у найбліжэйшы храм і ставіў свечку. Нават калі не было праваслаўнага храма, а толькі каталіцы, я ішоў у касцёл, бо ў Бога шмат імен, але сам ён адзін. У Расіі сёння праваслаўную царкву ставіць на месца адзін з ідэолягі пра ЦК КПСС... Калі б мне давалі выбіраць рэлігію, то, хутчэй за ўсё, па свабоднага, я запісаўся б у адзін з найбольш простых відаў пратэстантызму, які пазабывае абрады і манаства. Мне бліжэй погляды Томаса Мюнцэра, які сцвярджаў: «Не мае значэння, хоць чалавек у царкву ці не, выконвае пост ці не, моляцца ці не. Але калі чалавек жыве паводле заповядаў і законаў, калі ён сумленны з людзьмі, клатываць з сям'ёй, то такі чалавек жыве ў Хрысце, нават калі і не ведае пра гэта». Гэтыя погляды мне бліжэй за ўсё.

— **Ваша першае ўражанне ад беларускай мовы (некаторы час пісьменнік жыў у Беларусі. — Аўт.)?**

— Першае маё ўражанне ад беларускай мовы — гэта гісторыя пара года, дрэвы, лістоўе, цэнтральная магілёўская вуліца Першамайская. Пасля забайкальскага стэпу ачаг цывільзацыйнай неймаверны. Асфальт паўсюль, кравы з вітрынамі, горад вялізны. Аўтошчыны, хвадзяць, нават трамвай. І раптам я бачу пасярод вуліцы перацэжку, вялікую і чырвоную: «Слава Вялікаму Кастрычніку!». У мяне было адчуванне, быццам мяне дубінай па лбе агрэлі. Згодна з фанетычным ўпадабненнем, чалавек, для якога родная мова руская, а беларускую ён не ведае, «кастрычнік» перш-наперш асацыюецца са словам «кастрычыраваць». Я цалкам згубіў асэнсаванне рэальнасці і стараўся зразумець, што гэта азначае — бо гэта ж жах. Праз некалькі дзён я нарэшце даведаўся, што гэта такое, і на ўсялякіх не заўсёды пра гэта памятаюць.

— **Для вас радзіма там, дзе свабода?**

— Прыгожыя фразы заўсёды цудоўныя як метафары, але да ісціны вымаўлення (абеспэчэнне і абеспэчэнне, аднаўрэнне і аднаўрэнне). Людзі павінны апраўдваць сваё існаванне, свае інстытуты, штаты і зарплаты. Заўважце: Пушкін, Лермантаў і Гоголь пісалі раней, чым Уладзімір Іванавіч Даль склаў першы слоўнік рускай мовы. І ведаеце — нідэрланды пісалі. Калі ідэі тыя прыходзяць у лінгвістыку і фарэзію, у іх галоўнае складваецца дзіўная думка: яны самі і ёсць носьбіты мовы — яны яны скажуць, так і правільна. Насамроч норма адносна. Існуе такое паняцце, які «хістальны контур». Скажам, Каспійскае мора — то расцякае, то мялее. Прырода, якая бярэе такім чынам, яны яны лепш за ўсё. Вось і ў мове таксама рэгулярна праходзяць гэтыя хістальныя рухі. Казалі «шэфэр», пасля пачалі «шафёр». Гаварылі «запасны» выхад, паля «запасны», цяпер зноў «запасны». Пачынаецца вяртанне да першапачатковага варыянтаў. На жаль, існуюць не заўсёды пра гэта памятаюць.

— **Ваша стаўленне да беларускай літаратуры?**

— **Ваша стаўленне да беларускай літаратуры?**

працу ў музей, то сапраўдным адкрыццём для мяне было тое, што ў цалкам атэістычным савецкім музеі працавалі дактары навуы і кандыдаты, камуністы, якія з вялікай пашанай ставіліся да рэлігіі ўвогуле. Яны сцвярджалі, што Хрыстос існаваў гістарычна. Менавіта там, у музеі, я ўпершыню прачытаў Біблію цалкам, а не кавалкамі, як ва ўніверсітэце. Супрацоўнікі выклікалі на экспертызу па кантрабандзе абразы і рэлігійнай літаратуры. І вось мне за 20 рублёў прадалі Біблію з канфіскацы на рускай мове. Кіраў там я навучыўся да любой рэлігіі ставіцца з павагай. З таго часу, калі я прыязджаў у які-небудзь горад, то ішоў у найбліжэйшы храм і ставіў свечку. Нават калі не было праваслаўнага храма, а толькі каталіцы, я ішоў у касцёл, бо ў Бога шмат імен, але сам ён адзін. У Расіі сёння праваслаўную царкву ставіць на месца адзін з ідэолягі пра ЦК КПСС... Калі б мне давалі выбіраць рэлігію, то, хутчэй за ўсё, па свабоднага, я запісаўся б у адзін з найбольш простых відаў пратэстантызму, які пазабывае абрады і манаства. Мне бліжэй погляды Томаса Мюнцэра, які сцвярджаў: «Не мае значэння, хоць чалавек у царкву ці не, выконвае пост ці не, моляцца ці не. Але калі чалавек жыве паводле заповядаў і законаў, калі ён сумленны з людзьмі, клатываць з сям'ёй, то такі чалавек жыве ў Хрысце, нават калі і не ведае пра гэта». Гэтыя погляды мне бліжэй за ўсё.

— **Ваша першае ўражанне ад беларускай мовы (некаторы час пісьменнік жыў у Беларусі. — Аўт.)?**

— Першае маё ўражанне ад беларускай мовы — гэта гісторыя пара года, дрэвы, лістоўе, цэнтральная магілёўская вуліца Першамайская. Пасля забайкальскага стэпу ачаг цывільзацыйнай неймаверны. Асфальт паўсюль, кравы з вітрынамі, горад вялізны. Аўтошчыны, хвадзяць, нават трамвай. І раптам я бачу пасярод вуліцы перацэжку, вялікую і чырвоную: «Слава Вялікаму Кастрычніку!». У мяне было адчуванне, быццам мяне дубінай па лбе агрэлі. Згодна з фанетычным ўпадабненнем, чалавек, для якога родная мова руская, а беларускую ён не ведае, «кастрычнік» перш-наперш асацыюецца са словам «кастрычыраваць». Я цалкам згубіў асэнсаванне рэальнасці і стараўся зразумець, што гэта азначае — бо гэта ж жах. Праз некалькі дзён я нарэшце даведаўся, што гэта такое, і на ўсялякіх не заўсёды пра гэта памятаюць.

— **Для вас радзіма там, дзе свабода?**

— Прыгожыя фразы заўсёды цудоўныя як метафары, але да ісціны вымаўлення (абеспэчэнне і абеспэчэнне, аднаўрэнне і аднаўрэнне). Людзі павінны апраўдваць сваё існаванне, свае інстытуты, штаты і зарплаты. Заўважце: Пушкін, Лермантаў і Гоголь пісалі раней, чым Уладзімір Іванавіч Даль склаў першы слоўнік рускай мовы. І ведаеце — нідэрланды пісалі. Калі ідэі тыя прыходзяць у лінгвістыку і фарэзію, у іх галоўнае складваецца дзіўная думка: яны самі і ёсць носьбіты мовы — яны яны скажуць, так і правільна. Насамроч норма адносна. Існуе такое паняцце, які «хістальны контур». Скажам, Каспійскае мора — то расцякае, то мялее. Прырода, якая бярэе такім чынам, яны яны лепш за ўсё. Вось і ў мове таксама рэгулярна праходзяць гэтыя хістальныя рухі. Казалі «шэфэр», пасля пачалі «шафёр». Гаварылі «запасны» выхад, паля «запасны», цяпер зноў «запасны». Пачынаецца вяртанне да першапачатковага варыянтаў. На жаль, існуюць не заўсёды пра гэта памятаюць.

— **Ваша стаўленне да беларускай літаратуры?**

ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ ПРОСЯЦЬ АДЭКВАТНУЮ АДМІНІСТРАЦЫЙНУЮ АДКАЗНАСЦЬ ЗА СВАЕ ПАМЫЛКІ

Погляд



На вясновай сесіі, магчыма, беларускі парламентары будучы разгледзіць законапраект па зменах у Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Прынамсі, КаАП плануецца перагледзець з пункту гледжання таго, што штрафы павінны быць суразмерныя маштабу памылкі, якую дапусціў той ці іншы суб'ект гаспадарання. Пра тое, якім хочучы быць КаАП прадстаўнікі бізнэсу пасля ўнясення змяненняў, мы пагаварылі з Аляксандрам КАЛІН-НЫМ, старшынёй Беларускага саюза прадпрымальнікаў:

— **Аляксандр Фядотавіч, якія ж артыкулы з Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях не задавальняюць дзелавую супольнасць і чаму?**

— Сам Кодэкс пачаў дзейнічаць 2007 годзе, і гэта была нармальнае спроба звесці ў адзін дакумент розныя нормы адміністрацыйнай адказнасці. І калі гэта зрабілі, то выявілася яўная неабалансаванасць розных напрамкаў. У працэсе прымянення шэрагу артыкулаў на практыцы стала відавочна, што некаторыя з іх вельмі жорсткія. Магчыма, яны прымаюцца ў свой час, калі была барацьба з нейкімі негатыўнымі наступствамі развіцця прадпрымальніцтва, а цяпер яны ўжо састарэлі і змяняюць развіццё дзелавога асяроддзя. Асабліва ўлічваючы тое, што кіраўнік дзяржавы паставіў мэту — увайсці ў 30 краін з найбольшымі ўмовамі вядзення бізнэсу. А патрапіць туды немагчыма, калі не паліпаць казачы абароны інвестара. На жаль, КаАП змяняе нормы, па якіх за фармальнае правапарушэнне прадпрыемства можа панесці вялікія страты. Класічны прыклад — артыкул 23.17 КаАП, калі за парушэнне афармлення першасных дакументаў прымяняецца санкцыя ў выглядзе штрафу да 10% ад сумы фінансвай аперацыі. Такое пакаранне можа разбурыць бізнэс, хаця дзяржава ад парушэння ніякай шкоды не церпіць. Прычым гэта артыкул 23.17 можа да любога дакумента, бо скласлася пэўная практыка афармлення гаспадарчых аперацый, калі некаторыя з іх афармляюцца спрощана.

— **І што прапануе бізнэс-супольнасць?**

— Мы казалі ўраду, што нельга пакаціць у заканадаўстве нормы, калі адказнасць за правапарушэнне значна большая, чым цяпер гэтага правапарушэння. Трэба ўвесці пэўнае абмежаванне як меры адказнасці для юрыдычных асобаў — калі ёсць памылка, то на першы раз трэба пярэздзіць, каб не паўтаралі. Бо адна з мэтай адміністрацыйнай адказнасці — выкарніць такіх парушэнні. І я павінен з задавальненнем сказаць, што нашы пытанні пацвердзілі, асабліва актыўна праца пайшла са снежня 2009 года. Мы добраасуменна прапрацавалі выпадкі, унеслі вялікую тлумачальную запіску з прыкладамі, якую ўважліва разгледзелі ва ўрадзе. Акрамя нас свае прапановы ўносіў Савет па прадпрымальніцтве, плюс сваё слова сказаў і 510-ы Указ Прэзідэнта аб удасканаленні кантрольнай дзей-



напрмаю, бо няма шкоды дзяржаве. Калі падаць дэкларацыю пазней, то трэба пакараць канкрэтнага чалавека, а не прадпрымства на суму кантракта.

У Кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях ёсць і артыкулы 12.4 і 12.6, штрафы па іх таксама абсалютна несуразмерныя з наступствамі. Наогул, па вялікім рахунку дык завывішнне цэнаў у розніцы ніяк не шкодзіць інтарсам дзяржавы: калі прадукты куплены і аплачаны, то дзяржава атрымае больш падаткаў — ПДВ, падатак з прыбытку. Таму і штрафваць у трыразовы памеры няма сэнсу, бо зноў-такі няма стараў для дзяржавы...

— **І што прапануе бізнэс-супольнасць?**

— Мы казалі ўраду, што нельга пакаціць у заканадаўстве нормы, калі адказнасць за правапарушэнне значна большая, чым цяпер гэтага правапарушэння. Трэба ўвесці пэўнае абмежаванне як меры адказнасці для юрыдычных асобаў — калі ёсць памылка, то на першы раз трэба пярэздзіць, каб не паўтаралі. Бо адна з мэтай адміністрацыйнай адказнасці — выкарніць такіх парушэнні. І я павінен з задавальненнем сказаць, што нашы пытанні пацвердзілі, асабліва актыўна праца пайшла са снежня 2009 года. Мы добраасуменна прапрацавалі выпадкі, унеслі вялікую тлумачальную запіску з прыкладамі, якую ўважліва разгледзелі ва ўрадзе. Акрамя нас свае прапановы ўносіў Савет па прадпрымальніцтве, плюс сваё слова сказаў і 510-ы Указ Прэзідэнта аб удасканаленні кантрольнай дзей-

напрмаю, бо няма шкоды дзяржаве. Калі падаць дэкларацыю пазней, то трэба пакараць канкрэтнага чалавека, а не прадпрымства на суму кантракта.

У Кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях ёсць і артыкулы 12.4 і 12.6, штрафы па іх таксама абсалютна несуразмерныя з наступствамі. Наогул, па вялікім рахунку дык завывішнне цэнаў у розніцы ніяк не шкодзіць інтарсам дзяржавы: калі прадукты куплены і аплачаны, то дзяржава атрымае больш падаткаў — ПДВ, падатак з прыбытку. Таму і штрафваць у трыразовы памеры няма сэнсу, бо зноў-такі няма стараў для дзяржавы...

— **І што прапануе бізнэс-супольнасць?**

— Мы казалі ўраду, што нельга пакаціць у заканадаўстве нормы, калі адказнасць за правапарушэнне значна большая, чым цяпер гэтага правапарушэння. Трэба ўвесці пэўнае абмежаванне як меры адказнасці для юрыдычных асобаў — калі ёсць памылка, то на першы раз трэба пярэздзіць, каб не паўтаралі. Бо адна з мэтай адміністрацыйнай адказнасці — выкарніць такіх парушэнні. І я павінен з задавальненнем сказаць, што нашы пытанні пацвердзілі, асабліва актыўна праца пайшла са снежня 2009 года. Мы добраасуменна прапрацавалі выпадкі, унеслі вялікую тлумачальную запіску з прыкладамі, якую ўважліва разгледзелі ва ўрадзе. Акрамя нас свае прапановы ўносіў Савет па прадпрымальніцтве, плюс сваё слова сказаў і 510-ы Указ Прэзідэнта аб удасканаленні кантрольнай дзей-

напрмаю, бо няма шкоды дзяржаве. Калі падаць дэкларацыю пазней, то трэба пакараць канкрэтнага чалавека, а не прадпрымства на суму кантракта.

У Кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях ёсць і артыкулы 12.4 і 12.6, штрафы па іх таксама абсалютна несуразмерныя з наступствамі. Наогул, па вялікім рахунку дык завывішнне цэнаў у розніцы ніяк не шкодзіць інтарсам дзяржавы: калі прадукты куплены і аплачаны, то дзяржава атрымае больш падаткаў — ПДВ, падатак з прыбытку. Таму і штрафваць у трыразовы памеры няма сэнсу, бо зноў-такі няма стараў для дзяржавы...

— **І што прапануе бізнэс-супольнасць?**

— Мы казалі ўраду, што нельга пакаціць у заканадаўстве нормы, калі адказнасць за правапарушэнне значна большая, чым цяпер гэтага правапарушэння. Трэба ўвесці пэўнае абмежаванне як меры адказнасці для юрыдычных асобаў — калі ёсць памылка, то на першы раз трэба пярэздзіць, каб не паўтаралі. Бо адна з мэтай адміністрацыйнай адказнасці — выкарніць такіх парушэнні. І я павінен з задавальненнем сказаць, што нашы пытанні пацвердзілі, асабліва актыўна праца пайшла са снежня 2009 года. Мы добраасуменна прапрацавалі выпадкі, унеслі вялікую тлумачальную запіску з прыкладамі, якую ўважліва разгледзелі ва ўрадзе. Акрамя нас свае прапановы ўносіў Савет па прадпрымальніцтве, плюс сваё слова сказаў і 510-ы Указ Прэзідэнта аб удасканаленні кантрольнай дзей-

напрмаю, бо няма шкоды дзяржаве. Калі падаць дэкларацыю пазней, то трэба пакараць канкрэтнага чалавека, а не прадпрымства на суму кантракта.

У Кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях ёсць і артыкулы 12.4 і 12.6, штрафы па іх таксама абсалютна несуразмерныя з наступствамі. Наогул, па вялікім рахунку дык завывішнне цэнаў у розніцы ніяк не шкодзіць інтарсам дзяржавы: калі прадукты куплены і аплачаны, то дзяржава атрымае больш падаткаў — ПДВ, падатак з прыбытку. Таму і штрафваць у трыразовы памеры няма сэнсу, бо зноў-такі няма стараў для дзяржавы...

— **І што прапануе бізнэс-супольнасць?**

— Мы казалі ўраду, што нельга пакаціць у заканадаўстве нормы, калі адказнасць за правапарушэнне значна большая, чым цяпер гэтага правапарушэння. Трэба ўвесці пэўнае абмежаванне як меры адказнасці для юрыдычных асобаў — калі ёсць памылка, то на першы раз трэба пярэздзіць, каб не паўтаралі. Бо адна з мэтай адміністрацыйнай адказнасці — выкарніць такіх парушэнні. І я павінен з задавальненнем сказаць, што нашы пытанні пацвердзілі, асабліва актыўна праца пайшла са снежня 2009 года. Мы добраасуменна прапрацавалі выпадкі, унеслі вялікую тлумачальную запіску з прыкладамі, якую ўважліва разгледзелі ва ўрадзе. Акрамя нас свае прапановы ўносіў Савет па прадпрымальніцтве, плюс сваё слова сказаў і 510-ы Указ Прэзідэнта аб удасканаленні кантрольнай дзей-

напрмаю, бо няма шкоды дзяржаве. Калі падаць дэкларацыю пазней, то трэба пакараць канкрэтнага чалавека, а не прадпрымства на суму кантракта.

У Кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях ёсць і артыкулы 12.4 і 12.6, штрафы па іх таксама абсалютна несуразмерныя з наступствамі. Наогул, па вялікім рахунку дык завывішнне цэнаў у розніцы ніяк не шкодзіць інтарсам дзяржавы: калі прадукты куплены і аплачаны, то дзяржава атрымае больш падаткаў — ПДВ, падатак з прыбытку. Таму і штрафваць у трыразовы памеры няма сэнсу, бо зноў-такі няма стараў для дзяржавы...

— **І што прапануе бізнэс-супольнасць?**

— Мы казалі ўраду, што нельга пакаціць у заканадаўстве нормы, калі адказнасць за правапарушэнне значна большая, чым цяпер гэтага правапарушэння. Трэба ўвесці пэўнае абмежаванне як меры адказнасці для юрыдычных асобаў — калі ёсць памылка, то на першы раз трэба пярэздзіць, каб не паўтаралі. Бо адна з мэтай адміністрацыйнай адказнасці — выкарніць такіх парушэнні. І я павінен з задавальненнем

(Заканчана. Пачатак на 1-й стар.)
Пасля заканчання гонкі галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па біятлоне Аляксандр Папоў нават не падаваў сумнення, што нешта ў стане зборнай робіцца не тое. Стральба, адначасна алімпійскі чэмпіён Натане, у камандзе падцягнуў да вельмі высокіх паказчыкаў, а васьмь лыжных падрыхтоўка чэрацід ад непрадказальных умоў надвор'я. Рытхуем лыжы да адной тэмпературы, а потым пасярэдзіне гонкі пачынаецца прапінуць дождж уперамашчу са снегам. І лыжы проста перастаюць «іці».

Расстойства пануе цяпер і ў штабе расійскіх біятланістаў, якіх ужо больш за год узначальвае самы багаты расіянін, ваводле паводлення часопіса «Форбс», Міхал Прохараў. Чатыры гонкі і ныводнага медаль! Спрытарскую гонку, скажаў пазней Прохараў, трэба было

спыніць праз пяць хвілін пасля яе пачатку.
Між тым у стане беларускай зборнай палпаўненне. У нядзелю прыбылі фрыстайлысты, для якіх алімпійская праграма пачнецца 20 лютага. У гэты ж дзень прыехалі і хакеісты. Прыемна, што ў сувязі з антрактам у НХЛ тут з'явіліся Сяргей і Андрэй Касціцэў з «Манрэаль-Канадзіенс», з «Каларада» — Руслан Салей. А вось форвард «Таронта» Міхал Грабоўскі прыездзе пазней. Праўда, дапамагчы камандзе ён не зможа — траўма кіцы яшчэ нагадвае аб сабе. Застане Міша павінен прыбыць на падмогу зборнай са сваімі пастаяннымі бальшчыкамі — бацькам і дзедам.
На першай трэніроўцы хакей-

най дружны галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Міхал Захараў застаўся задаволеным станам гульцоў, адзначыўшы, праўда, што ў беларускім хакейным чэмпіянаце выбар высокага ўзроўню выканаўцаў вельмі абмежаваны. Непакой Міхала Захарава зразумелы. У трох кваліфікацыйных матчах супраць фіннаў, шведваў і немцаў трэба як мінімум у кагосьці выйграць, каб прабыць у наступны этап плей-оф. Усе раскладкі выводзяць на каманду Германіі. Але ж у штабе каманды Германіі ўжо правалі разведку наокамі важнай гульні з беларусамі. Як вынік, нямецкія журналісты не супраць пагутарыць, напрыклад, з журналістам «Звязды» наокамі розных «сакрэтаў». Праўда, у нашым

выпадку тайну не хавааць: траўма напатакля вядучых гульцоў з НХЛ — Руслана Салея, Андрэя Касціцэў і Міхала Грабоўскага.
Бадай, самым запатрабаваным таварам з'яўляюцца значкі з сімвалай алімпійскай гульні. Амаль на кожным кроку знаходзяцца калекцыянеры ці трайдары, якія гарача прапануюць вам зрабіць якасны аб'ём. Здавалася б, адкуль у чалавека столькі азарту і захаплення, каб амаль кожнага сустрэнага журналіста на вуліцы спыніць і перагаварыць. Цікава, што на такіх людзей паліцыясы не звяртаюць увагу. Маўляў, гандляр, ды без ліцэнзіі на адпаведную дзейнасць. Яны, і ўсе аматары спорту вялікіх дасягненняў, цудоўна разумеюць: гэта добрая справа, яна накіравана на наладжанне лепшых стасункаў паміж людзьмі. Няважна, на якой мове яны размаўляюць. Важна — якія мэты ставяць перад сабой.
Уладзімір ЗДАНОВІЧ,
Банкувер, Канада.

ЛЁГКААТЛЕТЫ ВЫЯВІЛІ НАЙМАЦЬНЯШЫХ

У мінулыя выхадныя ў лёгкаатлетным манежы маглёўскага спартыўнага комплексу «Алімпіец» прайшлі спаборніцтвы чэмпіянату Беларусі па лёгкай атлетыцы. Вядучыя спартсмены змагаліся за права прадставіць нашу краіну на чэмпіянаце свету ў паміжканнах, які адбудзецца 12-14 сакавіка 2010 года ў горадзе Доха (Катар).

Самы відывішчальнай часткай праграмы сталі спаборніцтвы ў штурганні ядра. У жанчын за званне чэмпіёнкі краіны спрачаліся алімпійская чэмпіёнка-2000 Яяна Правалінская-Карольчык, сярэбраны прызёр Алімпіады-2008 Наталія Міхневіч, бронзавы прызёр Алімпі-

яды-2008 Надзея Астапчук, чэмпіёнка Еўропы-2009 сярод юніёраў Алёна Грышко. Перамогі з новым нацыянальным рэкордам і лепшым вынікам сезона ў свеце саявакала Надзея Астапчук — 21 метр 70 см. Другое месца заняла Наталія Міхневіч — 20 метраў 28 см (другі вынік сезона ў свеце), трэцяе — Яяна Правалінская-Карольчык.

У мужчын званне чэмпіёна краіны з новым нацыянальным рэкордам і другім вынікам сезона ў свеце заваяваў Андрэй Міхневіч — 21 метр 81 см. Дарчы, Міхневіч пабоду адзін з самых «барадатых» рэкордаў — папярэдні найвышэйшае дасягненне належала Сяргею Кашаўскаму і было устаноўлена ў 1984 годзе. Фіналіст Алімпіады-2008 Павел Лыжын падняў на другую прыступку п'едэстала таксама з выдатным вынікам — 21 метр.
Анастасія Шведва ўстанавіла нацыянальны рэкорд у скачках з шастом, які цяпер складае 441 см. А ў бегу на дыстанцыі 3000 метраў з пераходамі Святлана Кудзеліч перапісала найвышэйшае распублліканскае дасягненне — 09.49.56. На другі дзень спаборніцтваў мужчынская каманда ўстанавіла новы нацыянальны рэкорд на дыстанцыі 4х400 метраў — 3.15.60. Яго аўтарамі сталі Аляксандр Пацэнка, Вадзім Кебеч, Аніс Ананенка і Сяргей Сярко.
Алена ПРАВЕЦ

ДАША І МЯДЗВЕДЗІ

Першы алімпійскі старт лідара айчынных каманды Дар'я Домрачвай у сэрцах айчынных бальшчышкаў усяляў надзею, што усё ў нас будзе добра. Яна адстралялася на нуль, з-за чаго да беларускі яшчэ з большай павагай ставіцца супернікі і замежныя журналісты.

Пасля спрытарскай гонкі на 7,5 км журналіст «Звязды» задаў надзеі айчынага біятлона некалькі пытаньняў.
— **Даша, стартвае хваляванне не біла праз край?**
— Скажаць, што не хвалявалася зусім — будзе няпраўдай. Але ж вялікага мандражу не было.
— **Капрызы надвор'я не сталі перашкодай у дасягненні лепшага выніку?**
— У любым выпадку на нябесную канцэлярыю спасылацца няма чаго, бо ўсе спартсмены былі ў адналькавых умовах — рыхлы снег мінус для ўсіх.

Тым не менш, лічу, што першы старт не выйшаў камкам. Пры надзвычайнай вядучай канкурэнцыі з боку супернікаў буду імкнуча нададлі паказвае самым высокую вынік.
— **Каманда біятланістаў жыве ў іншай алімпійскай вёсцы, чым хакеісты ці фрыстайлысты — у Вітслеры — больш за сотню кіламетраў ад сталіцы Алімпійскіх гульняў. Не сумна?**

— Шчыра кажучы, сумаваць не даводзіцца. Трэніроўкі, трэніроўкі, трэніроўкі. Вечарам кладзецца спаць, раніцай — пад'ём. І так кожны дзень.
— **Як бавіць вольны час?**
— Звычайна чытаю, слухаю музыку.


— **У Вітслеры адзін з лепшых у свеце курортаў. А як наокамі прагуляцца на свежым паветры, наведваць цудоўныя лясныя масівы?**
— Не супраць. Я люблю гуляць, дыхаць кіслародам. Праўда, тут у лес не ходзім. Нас напалохалі, што ў вільстэрскіх лясах ёсць мядзведзі. Напэўна, грызілі. Ведаецца, зусім няма жадання сустрацца з такім монстрам на ляснай палане.

Маркую, што спосабаў для разгрузкі і аднаўлення арганізма хоць у гасцінцы. Галоўнае — належным чынам настроіцца на барацьбу.

Міхал ПРОХАРАЎ, самы багаты чалавек Расіі:

«З БЕЛАРУССІЮ МЯНЕ ШТО-НІШТО АБ'ЯДНОЎВАЕ»

Асоба расійскага алігарха на Алімпійскіх гульнях у Банкуверы, бадай, як ніякая іншая, прыцягвае увагу спартыўных расійскіх чыноўнікаў і журналістаў. Ужо больш за год, як старшыня прыватнага інвестыйнага фонду «Група Анэксім» і старшыня назіральнага савета адной вядомай кампаніі атрымаў грамадскую нагулку — пасаду старшыні Расійскага саюза біятланістаў. Гэта адбылося пасля таго, як 35-гадовы бізнэсмен ў студзені 2007 года ў французскім курорце Куршавель быў быццам бы замешаны ў сутэнірскі скандале.
У Банкуверы мецэнат Прохараў, які ў свой час купіў баскетбольную каманду НБА з Нью-Джэрсі, не выглядаў непрыступнай крэпасцю, хоць вострыя пытанні журналіста «Звязды» спрабаваў адразу парываваць.
— **Міхал, вам ужо даводзілася бываць на такога ўзроўню топ-спаборніцтвах, як Алімпійскія гульні?**
— Шчыра прызнаюся, што не. Хоць відывішча гэта з разраду незвычайнае. Можна сказаць, шкадуно, што раней у расійскую алімпійскую сям'ю не трапіў.
— **На цяперашнім пасту вы змянілі чатырохразовага алімпійскага чэмпіёна Аляксандра Ціханова. Бізнэс-аўтарытэт халае, каб вырасіць усе надзённыя і вельмі важныя пытанні?**
— А я кы думаеце? Калі ў цябе ёсць добрыя фінансавыя рэсурсы, гэта не



значыць, што ўсё будзе ў ажурі. Даводзіцца чаму-німаму вучыцца, наладжваць кантакты па шмат якіх кірунках.
— **А што вам больш падабаецца: горныя лыжы ці біятлон?**
— Люблю і тое, і другое, і баскетбол. Увогуле спорт люблю і ўкладваю ў яго грошы. Паколькі ўзначальваю расійскі саюз біятланістаў, то больш падабаецца біятлон.
— **А якія курорты больш па душы — Давос, Куршавель ці Вітслер?**
— Намек разумею, таму навошта задаваць пытанне, на якое вы загадаў ведаць адказ.
— **А я без намёку пра Куршавель.**
— Брыцш Каламба (Вістлер знаходзіцца ў канедскім штате Брытанскага Калумбія. — Аўт.) — лепшы курорт у свеце па многіх паказчыках. Што датычыцца трас, то мне больш падабаюцца еўрапейскія. У тым жа Куршавелі.
— **У Беларусі таксама шмат спартыўных федэрацый узначальваюць адказныя чыноўнікі высокага рангу ці вядомыя падпрямляльнікі. Магчыма, бизнэс перасякаецца з беларускім бокам.**
— На халь, не. Праўда, з вашай краінай мяне што-нішто аб'ядноўвае...
— **?!**
— Мая дзячынца з Беларусі. Праўда, тэлефон я і яе вам пакінуць не магу. Няхай хоць гэта будзе тайнай ад журналістаў.

Надвор'е прымушае арганізатарам хвалявацца ўсё больш: дождж на алімпійскіх сілках паржае канчаткова змыць рэшткі снежнага покрыва. З-за надвор'я яны вымушаны былі перанесці спаборніцтвы па гарналыжным спорце, а біятлон ператварылася ў рулетку — на п'едэстале апынуліся тыя спартсмены, каму пашчасціла стартваць у першай дзясятцы. Беларусам вылучыцца не ўдалося, найвышэйшыя пакуль вынік — 8-е месца Дар'я Домрачвай у спрытарскай гонцы. За два дні на Алімпійскіх гульнях разыграно 10 з 86 комплектаў медальёў. Яны размяркавалі наступным чынам:

Краіна	золата	серабро	бронза	усога
1. Францыя	2	0	1	3
2. Германія	1	3	0	4
3. ШІА	1	2	3	6
4. Канада	1	1	1	3
5. Паўднёвая Карэя	1	1	0	2
6. Швейцарыя	1	0	0	1
— Славакія	1	0	0	1
— Галандыя	1	0	0	1
— Чэхія	1	0	0	1
10. Польшча	0	1	0	1
— Нарвегія	0	1	0	1
— Аўстралія	0	1	0	1
13. Італія	0	0	2	2
14. Аўстрыя	0	0	1	1
— Расія	0	0	1	1
— Харватыя	0	0	1	1

РУП «ВИТЕБСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ВИТЕБСКМЕБЕЛЬ»

Лот: Производственное здание Цех № 1 площ. 6210,6 кв.м, производственное здание Цех № 2 площ. 11560,8 кв.м, производственное здание «Сушилка» площ. 764,6 кв.м, производственное здание «Механические мастерские» площ. 294,7 кв.м, склад РСГ площ. 107,5 кв.м, производственное здание лесопильного цеха площ. 1077,8 кв.м, склад-сарай сухих мебельных заготовок площ. 467,4 кв.м, здание КНЧ площ. 45,4 кв.м, здание гаража площ. 515,3 кв.м, склад-сарай сырых мебельных заготовок площ. 379,7 кв.м, производственное здание «Обойный цех» площ. 2583,6 кв.м, здание медпункта площ. 378,0 кв.м, здание административно-бытового помещ. 623,0 кв.м, производственное здание энергоблока площ. 1022,0 кв.м, производственное здание «Энергоцех» площ. 161,0 кв.м, здание котельной площ. 1089,8 кв.м, 7/25 долей капитального строения (малого гаража) площ. 222,3 кв.м, эстакада площ. 84,0 кв.м, внутриплощадочные сети электроснабжения протяженностью 4734,0 м, внеплощадочные сети электроснабжения протяженностью 1700,0 м, наружный водопровод протяженностью 739,2 м, канализационно-ливневая сеть протяженностью 1162,9 м, хозяйственно-бытовая канализационная сеть протяженностью 1928,6 м, трубопровод тепловой сети протяженностью 1588,5 м, трубопровод горячего водоснабжения пл. 922,8 кв.м, трубопровод тепловой сети протяженностью 284,2 м, сеть технологических трубопроводов протяженностью 952,1 м, строительные материалы, использованные на возведении следую-

щих объектов: здания склада с подвалом, здания склада, здания неустановленного назначения (бытовой), здания котельной (переоборудование склада ЛВЖ), хлораторных очистных сооружений, сооружения неустановленного назначения (очистное сооружение), сооружения для сбора мусора, противопожарного водоема, пожарного резервуара, наружной сети освещения и ограждения железобетонного и прочие основные средства и товарно-материальные ценности ОАО «Витебскмебель» (перечень опубликован на сайте www.Ocenka.by), начальная цена продажи с учетом НДС **6 157 491 057 руб.лв.** Имущество расположено по адресу: Витебск, ул. К. Павлова, 48. Для обслуживания вышеуказанных объектов недвижимости выделены земельные участки общ. площ. 7,3618 га. С техническими характеристиками объектов можно ознакомиться у Организатора торгов и Продавца. Задаток за участие в аукционе 3 % от начальной цены продажи.

Официальное извещение опубликовано в Бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом» от 06.10.2009 года № 37, в газете «Звязда» от 09.12.2009 г. № 233.

Аукцион состоится **19 марта 2010 года** в 15.00 по адресу: Витебск, ул. Свидлинского, 4. Заявления принимаются в рабочие дни по 18.03.2010 г. включительно с 8.00 до 17.00 по адресу: Витебск, ул. Свидлинского, 4. Заключительная регистрация участников проводится в день проведения аукциона с 14.30 до 15.00 по месту проведения аукционных торгов.

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: **8 (0212) 435 435; 8 (029) 591 00 02; www.Ocenka.by**

Адушоль МАНДАРЫНЫ АДНАЎЛЯЮЦ ПЕЧАНЫ?

Праведзена ў Паўднёвай Карэі даследаванне паказа-ла, што спажыванне мандарынаў спрыяе змяншэнню атлусцення печані і змяншае тлшчавыя запасы ў брушной поласці.

У эксперыментах удзельнічалі 30 школьнікаў, якія пакутуюць ад атлусцення. На працягу двух месяцаў яны пастаянна ўжывалі напой з мандарынаў і рабілі фізічныя практыкаванні. Другая група з 30 чалавек рабіла фізічныя практыкаванні, але мандарынаў сок не ужывала. У выніку першая група дэманстравала 1,5 працэнта лішняй вагі.

Яшчэ адзін эксперымент быў праведзены на пацуках, якім на працягу двух месяцаў калалі ін'екцыі канцэнтрату мандарынаў. Доследныя жывёлыні пазбавіліся ад 59 працэнтаў тлшчавых запасаў з брушной поласці і сталі меншымі ў аб'ёме на 45 працэнтаў. А такія ж ін'екцыі, зробленыя ў другой групе доследных жывёлін, прадэманстравалі яшчэ адзін нечаканы эфект: аказалася, што мандарыны яшчэ і аднаўляюць печань. Цяпер у Паўднёвай Карэі ствараюцца лячэбныя напой, за аснову якога ўзяты мандарыны. Лічыцца, што мандарынавы напой зможа змагацца і з атлусценнем, і са старчай прыдураватасцю.

Падрыхтавала
Надзея НІКАЛАЕВА

ОАО «Экспериментальный завод имени Н. Гастелло»

220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 19 марта 2010 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Пинская, 18, актовый зал Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 15.00 до 15.55.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.
2. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2009 год.
4. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли, выплате дивидендов за 2009 год и направлениях использования чистой прибыли в 2010 году.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении Регламента работы открытого акционерного общества «Экспериментальный завод имени Н. Гастелло» с реестром владельцев ценных бумаг.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционером при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 12 марта 2010 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания — по месту его проведения.

Совет директоров
ОАО «Экспериментальный завод имени Н. Гастелло»
УНП 100010116

ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

извещает акционеров о проведении очередного собрания акционеров **17 марта 2009 года** в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 29 — зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году. Утверждение основных целевых прогнозных показателей социально-экономического развития Общества на 2010 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2009 году.
3. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2009 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли и расходов на потребление, выплате дивидендов за 2009 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли и расходов на потребление в 2010 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
9. Утверждение Регламента работы открытого акционерного общества «Минский завод отопительного оборудования» с реестром владельцев ценных бумаг.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанному адресу (профком) с 10 по 17 марта 2010 г. с 10 до 16 часов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 15.00 до 15.45 в день и по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен иметь доверенность (руководитель юридического лица, являющегося акционером, — документы, подтверждающие его полномочия).

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 10 марта 2010 г.

Наблюдательный совет
ОАО «Минский завод отопительного оборудования»
УНП 100008064

Хваробы сагаоддзя

ПСАРЫЯЗ — ДЫЯГНАЗ НА ЁСЁ ЖЫЦЦЁ

Адной з самых распаўсюджаных дэрматалагічных хвароб з'яўляецца псарыяз. Па сусветнай статыстыцы, ад 1 да 3 % насельніцтва маюць гэтую паталогію. У паўночных краінах, з больш халодным кліматам, яна сустракаецца часцей, у паўднёвых — больш рэдка. У Беларусі, з яе умераным кліматам, на псарыяз хварэе 2,8 % насельніцтва. З чым звязана ўзнікненне захворвання? З гэтага пытання пачалася наша размова з урачом-дэрматавенералагам, загадчыкам амбулаторнага дэрматавенералагічнага аддзялення Мінскага скурнавенералагічнага дыспансэра Уладзімірам ЯРОМІЧАМ.

— Як і ўмінулыя стагоддзі не маглі дакладна сказаць, з чым звязана гэтая захворванне, так і цяпер нельга на 100 % вызначыць, якія прычыны выклікалі ў канкрэтнага чалавека псарыяз. Тэорыі існуюць шмат. Людзям, якія захварэлі, трэба змярыцца з думкай, што з такой паталогіяй давядзецца існаваць усё жыццё. Але хвароба гэтая хоць і непрыемная, аднак не смеротная.

У псарыязе выдзяляюць некалькі стадый. Прагрэсуючая — пры ёй з'яўляюцца новыя выскіпы, павялічваюцца ранейшыя. На скуры ўзнікаюць чырвоныя вузельчыкі, пакрытыя серабрэста-белымі лускавінкамі. Гэтыя вузельчыкі могуць злівацца ў бляшы буйных памераў. У аднаго чалавека могуць быць выскіпы памерам ад запалаквы галюўкі да вялікіх зонаў пашкодвання. На стадыі прагрэсу выскіпы суправаджаюцца свербам, яны могуць з'яўляцца на любой

частцы цела, найбольш тыповае іх месца з'яўлення — на рэзнігальнай паверхні канечнасцяў (локці, калені), у раёне крыва, на валавістай частцы галавы. Часам гэта хвароба пашкоджае суставы.

Яшчэ адна стадыя захворвання — стацыянарная, калі пералісталі дэградацыя новай выскіпы, які быццам «задрэмалі», «сукапоіліся». Есць яшчэ рэгрэсуючая стадыя, пры ёй выскіпы пацху знікаюць пад уплывам лячэння, змогуча заставацца толькі нейкія дзяжурныя блэшкі.

У залежнасці ад сезоннасці абвостранняў адносяцца зімовую форму псарыязу, якая сустракаецца значна часцей, — у 95 % выпадкаў, і летнюю — у 5 % выпадкаў.

— **Вы адзначылі, што псарыяз — гэта дыягназ, які застаецца на ўсё жыццё. Скажаце, якія цяпер існуюць метады лячэння хваробы, каб зменшыць яе наступствы?**

— Методык існуе шмат. Але трэба ўлічваць, што мы лечым не толькі само захворванне, але і пацыента, падыходзім індыўідуальна. Тактыка лячэння гэтай хваробы залежыць ад стадыі, формы і распаўсюджанасці хваробы, ад асаблівасцяў яе цячэння ў канкрэтнага хворага, ад узросту. Прэпараты цяпер існуюць вельмі шмат: ад сістэмнай тэрапіі, калі лекі прымаюцца ўнутр, да мясцовых лакальных спосабаў лячэння.

Пры лёгкім цяжэнні псарыязе калі пры наяўнасці адзінаквых бляшчак, асабліва ў дзяцей, часта бывае дастаткова вонкавага лячэння, бальнеа- і курортатэрапіі, захаванай рэжыму харчавання, здаровага ладу жыцця.

Увогуле дыета пры псарыязе мае істотнае значэнне. Рацыён харчавання хворага павінен уключаць малочныя прадукты, садавіну, агародніну, натуральныя сокі. Аднак з меню трэба выключыць цытрусаваыя, стравы з вочатам, перцам, шакаладам, кава, абавязкова адмовіцца ад алкаголю і курэння.

Сярэдняжыцця і цяжкія формы псарыязу патрабуюць правядзення комплекснага лячэння ў амбулаторных умовах, а ў перыяд абвострання — лячэння ў стацыянары.

Важнай з'яўляецца і прафілактыка рэцывіваў хваробы, якая ўключае ў сабе саніцыю ачагоў хранічнай інфекцыі ў арганізм:

лічэнне хворых зубоў, хранічнага танзітыту, атыту, сінісуіту, халейцытыту. Спрыяльным можа быць перыядычным прыём мэксільных заспакаляльных сродкаў (валер'яна, мята, сардэчнік).

І яшчэ хачу звярнуць увагу на тое, што некаторыя людзі, імкнучыся пазбавіцца ад бляшчак, лачынаюць на сабе эксперыментаваць. Купляюць дарагія прэпараты, вы-

карыстоўваюць розныя БАДы. Але ж часцей за ўсё рэклама лекаў ад псарыязу выдэе жадаемае за сапраўднае. Таму да кожнай новай метады трэба ставіцца з асцярогай і без кансультацыі з урачом, каб не выкарыстоўваць яе на сабе, асабліва ў перыяд рэмісіі, інакш можна атрымаць адваротны эфект.

Вольга ШАЎКО.

ФІТАТЭРАПІЯ ПРЫ ПСАРЫЯЗЕ

1. Чыстацел вялікі, трава — 1 частка; дзівасіл, корань — 2 часткі; бузіна чорная, квет

«МАЯ РАДЗІМА — МЯСТЭЧКА...»

Івану НАВУМЕНКУ сёння было б 85



Скрынкі з сушанымі яблыкамі ды грушамі з Васілевічаў траплялі ў наш дом або з пошты, або іх прывозіў бацькаў малодшы брат Мікалай, чыгуначнік, які па службовых справах бываў у родных мясцінах нярэдка, не тое што бацька. Дзед Якаў, відаць, гаспадар быў спраўны — ягонымі рукамі пасаджаны сад пры хаце мне пабачыць давялося, сад быў дабранны, і, хоць лёс зрабіў дзедна чыгуначнікам, па ўсіх прыкметах, ды і па сямейных паданнях, сялянская справа была для яго мілейшай... Ва ўсякім разе, ні на Камароўцы ў Мінску, ні на дробных месцачковых кірмашах ні тады, ні пазней не даводзілася купіць падобнае да тых яблыкаў ды груш з дзяцінства.

У нешта больш прадметнае для нас, дзядзі, Васілевічы матэрыялізавацца не змагі — па савецкім часе падарожніцтва за трыста з лішкам кіламетраў было не прынята і ня зручна, сама баба Мар'я, відаць, не надта рвалася браць на лета траіх не надта паслухмяных (яна гэта ведала) унукаў, ды і маці наша, якая ледзьве спраўлялася са сваім маленькім сямейным царствам (то крыкам і ляянкай, то пшчотай) на рукі досыць нямоглай ужо бабулі («Пятроўны», па сямейным азначэнні) нас бы не аддала. Тым больш што побач, у Мінску, у сваім дамку ля берага Свіслачы, дзе таксама былі сад з бэрамі і лімонкамі, хлывушок з пароском і курамі, жыла другая бабуля, матчына маці — і наша лета было там. Там чакаў недаспелы агрэст, пыльная парэчка, мы латашлі вішні, ганялі з градаў куры, робячы ім шмат болей шкоды, чым куры, за што ўсе трые рэгулярна атрымлівалі ад бабы крапівой па голых лытках... Вечарам мог прыехаць бацька — у гэты, мінскі, «маентак» ён зазвычай ахвотна, мусіць, каб прыгушыць сум па зялёных прысадах Васілевічаў (паўнацэнным гараджанінам ён сябе ніколі не адчуваў, але і вясцоўцам не лічыў, падкрэсліваючы, што Васілевічы — мястэчка). Задрэйшы галаву, ён глядзеў на вялізную грушу, на вяршыні якой ішла вайна за перасяльня бачкі паміж шпакамі ды вясомі, з узаемнай павагай перакідаўся словам са сваёй шлахетнай, шустрой і вострай на язык цешчай, «Феліксаўнай», аддаваў ёй торбачку, складзеную маці і, палпаўшы нас па галовах, ішоў на тралейбус: бацькоўскі абавязак быў выкананы. Жыццё — рэч не зумісправдлівае: «залаты зяць» (цешчына азначэнне) стаў у яе вачах вышэй залатога даляра — за розум, пастаў і нешта толькі ёй вядомае, хоць ніколі не забіў на тым маентку цвіка, як не забіваў і ў дома, не ўскапаў грады — вялікая імпэту да гэтай працы бацька не адчуваў ніколі. Але ж і цешчы ў галаву не прыходзіла папрасіць «Якаўлевіча» гэты самы цвік забіць. Забіваць цвікі — гэта была справа Васіля, мужа матчынай сястры, негаварка прафсаюза работніка, якога па бацьку Феліксаўна не назвала, здаецца, ні разу за ўсё жыццё.



Для бацькі Васілевічы былі, вядома, нечым нашым большым, наглядзежы на тое, што выбіраў ён туды апошніх трыццаці гадоў хіба пару разоў. Універсітэт, Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы, пасада віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук... «Я ўсё жыццё бегаю на службу, а калі б м'я аб'ездзіць, паглядзець, напісаць», — пастаянна скардзіўся бацька, ён чам сваёй шкадаваў, на адпачынку — у Дубултах ці Каралішчычавіч — з раніцы садзіўся за стол і раней абеду не ўставаў, так што выбрацца да маці ў Васілевічы было няпроста. А потым, як маці пераехала да малодшага сына ў Брэст, хату прадалі (аб чым ён потым вельмі шкадаваў), — дык аказалася, што і няма куды.



Але, магчыма, была і нейкая іншая прычына тых нячастых наездаў, якая, калі пракачыць за лёсам і ягонага пісьменніка пакалення, і маладзёўшых «шасцідзясятнікаў», выяўляецца досыць віразна. Васілевічы былі тым месцам, дзе ён перад вайной скончыў «выдатна» за адзін год дзевяты і дзясяты класы, дзе ён разам з такімі ж сямянацагадзёвымі «падпольшчыкамі» збіраў з патрушчаных немцамі радыёпрыёмнікі адзін цоль, каб слухаць фронтавыя зводкі, дзе наладжваў кантакты з парашуцызмі капітана Манзіенкі, праносіў магнітныя міны, сядзеў у нямецкай турме, адкуль перабраўся ў партызанскі атрад. У Васілевічы ён вярнуўся з вайны з пагонамі старшыні армейскай разведкі (куды трапіў за добрую нямецкую мову), малады, прыгожы, а галоўнае — жы-

які на дзве сотні не надта важкіх перадаваенных рублёў пуцявога абходчыка ды яшчэ на бульбе, што дазвалялі чыгуначнікам садзіць на паласе адчужэння, цягнуў смяць з чатырох дзяцей ды яшчэ выкручваўся некалькіх плаціц за навучанне — старэйшыя класы школы перад вайной сталі платняны... У бацькавай сьведомасці ішла нейкая пераацэнка: тое, што ў час маладосці здавалася мізэрным, дробным, раптам пачало набываць маштаб і важкасць. Яно заўважалася і па тэматыцы твораў, па тым, як змяняўся ягоны пісьменніцкі інтарэс, як увага з напружаных, зломных перыядаў гісторыі паступова змяшчалася да сціплых, але вечных тэмаў — дзяцінства, прыроды, ціхіх правінцыйных, безнадзежна неперспектыўных мястэчак, да іх побыту і сціплага жыцця.

Усё жыццё ён, як адчуваўся, трохку шкадаваў маці, на якую быў падобны не толькі знешне, але і запаволенасцю рухаў, лёгкай нуднаватасцю і адначасова летуценнасцю, жыццёвай непрактычнасцю. Усмехаўся, успамінаўчы, што маці, дачка з багатай сялянскай сям'і, ніколі не магла дараваць дзеду Якаву, што ў замужжы ела горш, чым у бацькавым доме — дзед Якаў, праўда, вадворце бацькавых жа ўспамінаў, мала звяжаў на такую лірыку. А ў апошнія гады пачаў усё болей успамінаць яму бацька са сваёй суровасцю, іранічным стаўленнем да ўсяго таго, што выбывалася за нормы сялянскага жыцця, тым больш да той плагатна-агітацыйнай аптымістычнай траскатні, на якую быў гэтак багаты перадаваены час. Кансерватыўна-абачліва мудрасць Якава Піліпавіча неаднаразова вырастоўвала сям'ю ў вайну — хоць бы тады, калі шанацэцігадзёвы Іван у сорак першым годзе прыёрў у хату цэлае бярэма зборі з пакінутых акупаў. Знайшоўшы ў сене цэлы арсенал, дзед Якаў, ціха лаючыся, уначы тапіў яго ў старым закінутым калодзежы. Ён не мог патлуваць сынам палітыку Камінтэрна, але нават у самым ліхіх часы ўсе былі пры кавалку хлеба, пры бульбіне і сякіх-такіх штангах. Тады гэта здавалася драбязой, наперадзе ім — усяму пакаленню — сьвацілі нябачаныя дзяціны. А вось у апошнюю пару дзесяцігоддзёў, калі чам бязлітасна ператрос усё тое, што апраўдала — хоць часткова — і вынішчаныя пакаленні, і жабрацтва палескіх вёсак і мястэчак, і «беспер-

спектыўнасць» іхнюю ў пасляваенны час (тысячы гадоў былі перспектыўнымі і раптам перасталі — лёс Якава, як і лёс закарэналага аднаасобніка, майго прадзеда Піліпа выклікаў у бацькі нейкія новыя, баюса, што няялікія перажыванні).

Пры апантаным кніжніцтве, феменальнай падкаванасці ў любой літаратурнай з'яве (адных толькі літаратурных часопісаў выпісвалася больш за дзясяткі, забаронены «Доктар Жывага» ці абсалютна невядомыя ў нас працы «Старшыні Мао» ці кнігі юга-



Пры апантаным кніжніцтве, феменальнай падкаванасці ў любой літаратурнай з'яве (адных толькі літаратурных часопісаў выпісвалася больш за дзясяткі, забаронены «Доктар Жывага» ці абсалютна невядомыя ў нас працы «Старшыні Мао» ці кнігі юга-

Васілевічкія тапілі, сасна ля чыгуначнага праезда, палескія бары, дзе ён паказаў мне «свае» нерушы «меднагаловы», крамяных, вышэйшага гатунку баравікоў (другое, пасля кніжак, бацькавае шаленства, якое ён таксама здолеў перадаць у спадчыну ўсім сваім дзедзям) не адпускала яго да апошняга. У Васілевічах не засталася ні хаты, ні сяброў, толькі Якаў Піліпавіч ды Мар'я Пятроўна на могілках. І ён усюды шукаў свае Васілевічы, страчаныя, незваротныя, як маладосць. Васілевічы, якіх ужо не было. То ездзіў са мной на кірмаш у Ракаве, хадзіў, глядзеў парсочкоў, купляў сабе кавалак старога сала ці жылаватай таннай каўбасы (кавалачак менавіта такой нібыта яму адразаў у дзяцінстве нейкі міфічны дзядзька Ілля), то рваўся «прыкупіць хату ў якім сельсавеце», а то прасіў завезці яго ў глухую лясную вёсачку на Лагойшчыне: едучы з грыбной, мы бачылі там каля бядняцкай, тры на чатыры, хаткі каларытнага беларускага дзядка з кульбаю, у дзўніным брылі... Бацька хацеў папрасіцца перанаважаць, пагаварыць, паглядзець на зоры ўначы... Ідзя стаць на начлех у незнаёмый вёсцік без дай-прычыны захапіла мяне слаба, а вось пра якую ладную хату я абыццям яму падумаць — відаць, для яго два даччыны дамы пад Мінскам было сапраўды не тое... Але аджлаў на адно лета, тады на другое. А там і не спатрэбілася ўжо.

Павел НАВУМЕНКА.

СЭРЦА ПРЫГАЖУНІ ЗАВАЯВАЛА ГОМЕЛЬ

Малады беларускія выканаўцы Ганна Шаркунова і Герман Цітоў у дзень усіх закаханых у Гомелі распачалі акцыю «Беларусы — гэта мы». Зала гарадскога цэнтра культуры была поўная.

— Менавіта нам, маладым, прыгожым і таленавітым, надана права сказаць першае слова аб любові да нашай Айчыны, да нашай вялікай і малой радзімы, — адзначыла Ганна Шаркунова. — Беларусы — гэта вы, гэта я, гэта ўсе людзі, якія будуць глядзачы канцэрт на тэлеканале ў залах, але і на тэлебачанні.

— Для нас няма нічога больш прыемнага, чым спяваць песні аб любові, у першую чаргу — аб любові да радзімы, — працягнуў думку Герман Цітоў. — Гэтай акцыяй мы хачем паказаць не толькі сваю любові да песні, але і да мовы. Мова — гэта сэрца народа, таму ўсё, што мы робім — дзеля народа. І нашы песні таксама.

На працягу года гэтая акцыя аб'яднае тысячы творчых людзей. Беларусы чаквае больш за сотню арт-праектаў, і гэта будзе не толькі канцэрты. Спектаклі, выставы, прэзентацыі таксама пройдуць у межах акцыі «Беларусы — гэта мы». Плавінна атрымацца спеваціла праваздача апошніх дасягненняў нацыянальнай культуры, — падкрэслівае першы намеснік міністра культуры Уладзімір РЫЛІАТКА.

— Беларуская нацыянальная культура сёння перажывае час росквіту. Гэта бачна і на Гомельшчыне, і на Магілёўшчыне, і ў Мінску. Практычна ва ўсіх сферах прафесійнага мастацтва, дзіцячай творчасці ў мо-

ладзі ёсць дасягненні на прэстыжных фестывалях, конкурсах. Людзі розных нацыянальнасцяў жывуць у нашай краіне і кожны, калі хоча, на сваёй мове, можа сказаць: Беларусь — гэта мы. Сёння фарміруецца нацыя, дзяржава, і кожны чалавек павінен і мае права сказаць: Беларусь — гэта я.

Жыхары не толькі вялікіх гарадоў, але і маленькіх населеных пунктаў, у тым ліку аграгарадкі, пазнаёміцца з творчасцю прафесійных і самадзейных артыстаў, пабываюць на шматлікіх канцэртах, выставах, спектаклях... Больш за тое: у межах гэтай акцыі плануецца выштурганне беларускіх выканаўцаў за межамі нашай краіны. Сёння дакладна вядома, што ўдзельнікамі стануць салісты Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета, Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі, Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі, ансамблі «Песняры», «Сябры», «Верасы», хараграфічны ансамбль «Харошкі» і многія іншыя.

Асноўная мэта грамадска-культурнай акцыі «Беларусы — гэта мы» — звярнуць увагу грамадскасці на найбольш ажыравы з'явы нацыянальнай культуры, падтрымаць нацыянальнае творчыя калектывы і выканаўцаў. Ну а канцэрт Ганны Шаркуновай і Германа Цітова, які ў Гомелі распачаў акцыю, можна будзе пабачыць на тэлеканале СТВ 20 лютага ў 18.00. Заклуччы гэ гала-канцэрт пройдзе ў культурна-спартыўным комплексе «Мінск-Арэна».

Ірына АСТАШКЕВІЧ, фота аўтара.



«ГАРАЧЫ» 287 17 41

КАЛІ ПРАХОДЫ Ў КРАМЕ ЗАСТАЎЛЕНІЯ, ПАКУПНІК МОЖА СКАРДЗІЦА

Нядаўна на старонках газеты мы давалі адказ на запыт мінчанка, які палічыў, што ў некаторых крамах горада дастацова вузкія проходы: ледзь-ледзь двум пакупнікам з вазкамі размінуцца. А калі якая надзвычайная сітуацыя? Са спасылкай на прэс-службу Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС мы тады адказалі запынку: шырыня проходаў у крамах рэгламентуецца яшчэ на стадыі будоўлі такіх аб'ектаў, кантралюецца і потым падчас эксплуатацыі крамаў. У іх прадугледжаны запасыныя выходы, персанал проходаўчы навучанне, як дзейнічаць у надзвычайных сітуацыях і г.д.

Пасля выхдаў адказаў у рэдакцыю патэлефанавала іншая мінчанка, якая, у прыватнасці, паскардзілася на тое, што ў многіх крамах тры самыя проходы сапраўды застаўляюцца скрытымі з таварамі. Тым самым іх шырыня змяншаецца, што зноў жа не толькі нязручна для спажывцоў, але і, магчыма, небяспечна.

У гэтай сувязі рэдакцыя газеты папрасіла ўжо Міністэрства гандлю і дапамагчы даць адказ на пытанні чытачкі: хто і як, згодна з якімі падставамі павінен кантраляваць, каб проходы ў крамах былі дастацова свабоднымі? Ці маюць права работнікі гандлёвых прадпрыемстваў (гаворка ідзе пра звычайныя харчовыя крамы) рабіць з іх міні-склады? Куды ў такіх сітуацыях можа пераправіцца сам пакупнік? Вось што нам наведамі.

«Планіроўчыніца і канструктыўныя расшэнні гандлёвай залы вядуцца на падставе будаўнічых нормаў бізнесу СНБ 2.02.02 — 01 «Эвакуацыя людзей з будынкаў і збудаванняў пры пажары». Гэтымі нормаў і тым ліку прадугледжаны патрабаванні пры ўладкаванні гандлёвай залы: уваход, выхад, зонаў размяшчэння тавараў, зонаў для руху пакупнікоў, зонаў для аказання дадатковых паслуг, зонаў для вузлу разліку. Кантроль за захаваннем вышэйазначаных нормаў ускладзены на Дзяржаўны пажарны надгляд Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

Акрамя таго, пры канфліктных сітуацыях, што узнікае па прычыне нерэагійнальнага расстаноўкі абсталявання і выкладкі тавараў, пакупнік мае права пакупіць пільмовую заўвагу ў Кнізе заўваг і прапанов, а таксама звярнуцца ва ўпраўленне (адрэсаваннае) і паслугі мінскавага выканаўчага і распарадкавага органа».

Сяргей РАСОЛЬКА.

КАЛІ ПРАХОДЫ Ў КРАМЕ ЗАСТАЎЛЕНІЯ, ПАКУПНІК МОЖА СКАРДЗІЦА

Нядаўна на старонках газеты мы давалі адказ на запыт мінчанка, які палічыў, што ў некаторых крамах горада дастацова вузкія проходы: ледзь-ледзь двум пакупнікам з вазкамі размінуцца. А калі якая надзвычайная сітуацыя? Са спасылкай на прэс-службу Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС мы тады адказалі запынку: шырыня проходаў у крамах рэгламентуецца яшчэ на стадыі будоўлі такіх аб'ектаў, кантралюецца і потым падчас эксплуатацыі крамаў. У іх прадугледжаны запасыныя выходы, персанал проходаўчы навучанне, як дзейнічаць у надзвычайных сітуацыях і г.д.

Пасля выхдаў адказаў у рэдакцыю патэлефанавала іншая мінчанка, якая, у прыватнасці, паскардзілася на тое, што ў многіх крамах тры самыя проходы сапраўды застаўляюцца скрытымі з таварамі. Тым самым іх шырыня змяншаецца, што зноў жа не толькі нязручна для спажывцоў, але і, магчыма, небяспечна.

У гэтай сувязі рэдакцыя газеты папрасіла ўжо Міністэрства гандлю і дапамагчы даць адказ на пытанні чытачкі: хто і як, згодна з якімі падставамі павінен кантраляваць, каб проходы ў крамах былі дастацова свабоднымі? Ці маюць права работнікі гандлёвых прадпрыемстваў (гаворка ідзе пра звычайныя харчовыя крамы) рабіць з іх міні-склады? Куды ў такіх сітуацыях можа пераправіцца сам пакупнік? Вось што нам наведамі.

«Планіроўчыніца і канструктыўныя расшэнні гандлёвай залы вядуцца на падставе будаўнічых нормаў бізнесу СНБ 2.02.02 — 01 «Эвакуацыя людзей з будынкаў і збудаванняў пры пажары». Гэтымі нормаў і тым ліку прадугледжаны патрабаванні пры ўладкаванні гандлёвай залы: уваход, выхад, зонаў размяшчэння тавараў, зонаў для руху пакупнікоў, зонаў для аказання дадатковых паслуг, зонаў для вузлу разліку. Кантроль за захаваннем вышэйазначаных нормаў ускладзены на Дзяржаўны пажарны надгляд Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

ДЗЕЦІ «ВОГНЕННЫХ ВЁСАК» захоўваюць памяць пра загінулых аднавяскоўцаў

ТАКУЮ магчымаць дала наша газета, якая ў 2006 годзе пачала сумесна з мемарыяльным комплексам «Хатынь» акцыю па пошуку сведкаў драматычных падзей вайны, калі ў пажарх гінулі людзі — цэлымі вёскамі. Вынікам гэтай акцыі стаў цыкл публікацый Таццяны Падалая, якія сталі асновай для яе кніжкі «Нашчадкі вогненых вёсак», выдзедзенай і выдавецтва «Літаратура і мастацтва». Прэзентацыя кнігі адбылася падчас работы сьветліняй кніжнай выставы.

Прайшоў больш чым 30 гадоў пасля выхда кніжкі «Я з вогненнай вёскі» беларускіх пісьменнікаў Алеся Адамовіча, Янкі Брыля і Уладзіміра Калесніка, — кажа Таццяна ПАДАЛАЯ. — Праз яе гучалі жывыя галасы людзей, якім удалося выратавацца з беларускіх Хатыняў. Але мы вырашылі адшукаць сведкаў тых трагедый, каб узварухнуць душы нашых сучаснікаў, нагадаць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны. Гісторыю народнай трагедыі, барацьбы, нашай агульняй перамогі. У Беларусь нямецка-фашысцкія акупанты влі вайну на знішчэнне. Амаль кожнага трыцяга жыхара страціла Беларусь у гады вайны. Больш за 9 тысяч беларускіх вёсак было знішчана — спалена. Больш за 5 тысяч было спалена з усім насельніцтвам альбо з часткай насельніцтва. 628 беларускіх вёсак падзялілі лёс Хатыні. З іх 186 не аднавіліся, назаўсёды засталіся на могілках спаленых вёсак.

Дарчы, гэта адзіныя ў свеце могілкі знішчаных вёсак — Дзяржаўны мемарыяльны комплекс «Хатынь». Вось страшная праўда вайны.

Сярод нас яшчэ ёсць людзі, памяць якіх з дзяцінства аблелена полемем. Яны адгукліся, каб расказаць пра сваіх родных, любімых людзей, аднавяскоўцаў, якія не змагі ўратавацца. Некаторыя героі кнігі прыехалі на прэзентацыю новай дакументальнай кнігі.

Данута Вікенцьеўна ШАЎЛОУСКАЯ: — Я з вогненнай вёскі Янушавічы Валожынскага раёна. Наша вёска была шматлюдная. У пажары загінула 76 чалавек, з іх 25 дзетак. Я ўвесь час нашу нібыта камень на сэрцы: усё жыццё клапацілася пра тое, каб увекавечыць памяць аб загінулых аднавяскоўцах. І калі пачула пра акцыю, якую абвясцілі журналісты, то зразумела, што павінна расказаць тое, што памятаю. Так зрабіла — і камень з душы спаў.

Розныя людзі з розных рэгіёнаў Беларусі аказаліся аб'яднаныя агульняй бядой, адной памыццю. Ім было што сказаць адно аднаму, калі падчас акцыі «Звязды» і мемарыяльнага комплексу «Хатынь» яны сустракаліся разам каля помніка ўсім загінулым вёскамі. Было што расказаць моладзі і дзецям, якія прыехалі да мемарыяла. Іх словы і сведчанні не скончаныя з выданнем кнігі.

Віктар Жарна па спаленай вёсцы Лозкі Калінкавіцкага раёна прыехаў на прэзентацыю кнігі «Нашчадкі вогненных вёсак» з унукам Ільём. Хлопчык, калі даведаўся пра тое, што дзед перажыў у дзяцінстве, быў вельмі ўражаны і папрасіў прыйсці ў школу і расказаць пра трынаццаці гадовы перыяд. Яшчэ адна сведка, Рыма Грыловіч, са сваёй сям'ёй рабіла ўсё, каб з'явіліся мемарыялы ў памяць пра тых, хто жыў у вёсцы Далева Лагойскага раёна. Але і кнігі пра тых падзеі можна лічыць помнікамі.

Ларыса ЦІМОШЫК.



ПРАЗ 200 ГАДОЎ ФРАНЦУЗЫ ЗАВАЎЕЎВАЛІ КНІГАМІ

Сартра можна было набыць у перакладзе на беларускую. Вербера, Бегбэра, Узьбоха — па-руску. Кнігі, што рэзка дзіліся, паднісілі зноў, калі яны яшчэ засталіся. Але, напрыклад, прыгожыя і «смачныя» кнігі пра французскую кухню ў перакладзе зрашыліся ці не ў першы дзень. Пра напуюненасць зместу можна было здагадацца — па карцінках у такіх жа кніжках на французскай мове. І калі іх заўсёды стаялі людзі.

адказаў на складаныя пытанні, якія датычыліся нават сучаснай геаграфіі. І гэта — лічы ў палігальным рэжыме, і стаўда з кнігамі... Ціпер зразумела, чаму ён прыязджаў у Беларусь не першы раз: цікаўныя людзі прыходзілі на сустрэчы з ім.

Спраўды, нямаю нашых суграмадзян прыходзіла на Мінскую міжнародную кніжную выставу дзеля кніг на французскай мове. Калі стэнда Францы, які быў размешчаны ў самым цэнтравым месцы (ганаровы ўсё-такі!) увесь час кіпеў жыццё. Сустрэчы з пісьменнікамі, аўтаграф-сеці, нават нешта нахшталт лекцыі па гісторыі, у якой нашы народы пераскакалі.

Галоўны вынік уздзелу Францы ў выставе быў менавіта ў магчымых кантактаваннях. Як адначу Людвік РУАЕ, дарачыць на французскай мове. І калі іх заўсёды стаялі людзі.

—Усе госці, якіх мы запрашалі, вельмі задаволеныя сустрэчамі з беларускімі наведвальнікамі. Усе казалі пра тое, што тут у людзей вялікая цікавасць да кніг, да літаратуры, да гісторыі. Магчыма, ёсць розніца ў менталітэце, але дапамагала вялікае імкненне да ўзаемаразумення. Людзі дававалі вельмі цікавыя і разумныя пытанні. Тыя пісьменнікі, мастакі, даслед-

— У Францыя сабы, якія цікавацца эпохай Напалеона, добра ведаюць вашу краіну, — запэўніў даследчык і аўтар гістарычных кніг Цыеры ЛЕНЦ. — Ведаюць назвы вашых вёсак, асабліва таку, як Студзэнка. Ведаюць, што амаль 200 гадоў таму нашы суайчыннікі прыезджалі сюды зімой, каб «пакупацца» ў рацэ... Але эпоху Напалеона трэба разумець больш глыбока, бо яна дае ключ да разумення іншых супрацьстаянняў і войнаў, якія былі ў гісторыі і ўплывалі на жыццё краін, народаў, яна дае ключ да разумення праісаў, якія былі і ёсць у Еўропе.

Сам гісторык з задавальненнем разважаў не толькі пра эпоху Напалеона. На сустрэчы з беларускімі наведвальнікамі выставы ён

МІНІ-КНІГА — ВЯЛІКІ ШЛЯХ

Даведка: міні-кнігай сёння прынята лічыць кнігу, памеры бакоў якой не перавышаюць дзясці сантыметраў. Першыя міні-кнігі з'явіліся яшчэ ў сярэднявеччы, на стварэнне кожнай тады было патрэбна шмат месяцаў, а то і гадоў.

Вялікі даведнік у руках майго суразмоўцы мінчанка Яўгена Ксяневіча ўтрымлівае звесткі пра ўсе кніжныя музеі свету. Самы кароткі пералік у ёй датычыцца музеяў мініюрных кніг. І гэта не толькі таму, што для такіх экспазіцый пажадана мець адпаведнае выставачнае абсталяванне (нават павелічальнае шкло не будзе лішнім). Галоўнае, што сабраць калекцыі гэтых кніжак непраўдальна цяжка, бо выхад іх у свет па-ранейшаму застаецца рэдкім з'яві.

— Пазнаёміцца з калекцыяй я запрашаў у залу Мінскага музея гісторыі беларускай літаратуры, — кажа Яўген і мы ўваходзім у светлае памішканне, дзе ў шклянках шафах стракаццяць маленькія рознакаляровыя воклады. Дасведчанна вядзе ён рэй ад адной палкі да наступнай. Каб чытачы пранікліся да нашага экскурсурсадо паўным даверам, адразу павадаюць: усю выставленую тут калекцыю рэдкіх па памерах кніг ён сабраў сам.

— Выстава невялікая, усюг калі 375 экзэмпляраў, — тлумачыць суразмоўца, — хоць увогуле я гатовы паказаць збор у некалькі разоў большы. Але зноў-такі: праблема з экзакзіцыйнай плошчай, рыштункам... Гэтую выставу я вырашыў прысвяціць двум датам сьветлага календара: 520-й гадавіне з дня нараджэння Францыска Скарыны і 480-й гадавіне з дня выдання

філасофскай і рэлігійнай літаратура. Некаторыя кнігі асабліва каштоўныя тым, што яны выдзедзеныя на рэдкіх мовах свету. Найбольш цікавацца да беларускіх выданняў — яны тут прадэманстраваныя багата. Пачынае парад айчынны мініюр паршая беларуская мастацкая міні-кніга — зборнік твораў Адама Русака, выдзедзены ў 1965 годзе выдавецтвам «Беларусь».

— Відаць, на той час было няпроста вырабляць такую нестандартную прадукцыю?

— Няпроста гэта і сёння, хоць новыя тэхналогіі значна пахвэршылі магчымасці паліграфіі. Міні-кніга — гэта мастацкая вышыня, спевасабліва ювельныя вырбы. Калісьці майстры поўнацудоў выраблялі такое ўручную, трывала, на ток. Напрыклад, у Ерване дагэтуль захоўваецца вялікі памерам тры на чатыры сантыметры, пазначаны 1434 год. У ІХ стагоддзі воклады пачалі аздабляць: выкарыстоўвалі каштоўную сурову, золата, перламутр. Вядуцца і майстры перапісу па сёння плавінны вырашачь складаныя пытанні: які матэрыял лепей выкарыстаць, якую фарбу, якую падабраць ілюстрацыю, каб тая пасля памыжэння засталася выразнай і малюўчай. Нават якую тэматку лепей выдаць у маленькіх памеры, каб кніга потым чыталася, а не заставалася простым сувенирам.

Тое, што дэманструецца на выставе, пераконавае: беларускія міні-кнігі займаюць годнае месца ў міжнароднай калекцыі такіх выданняў. Усё больш айчынныя выддзёў авасвоіваюць вытворчасць маленькіх кніжак. Паўна, надрукаваныя ў мініюрным фармаце ніколі не састануць перад традыцыйнымі кнігамі, тым больш перад «электроннымі». Згадзіцца, ёсць у гэтым свая асалола: у дарозе ці падчас працоўнага перапынку дастаць з кішэнці і разгарнуць на далоні маленькі томік упадабанага твораў. Статгодзі не паўпывалі на месца міні-кнігі сярод каштоўнасцяў, якія суправаджаюць нас у жыцці. Францыск Скарына празорліва назваў адну з першых сваіх маленькіх кніг «Малая падарожная кніжыца».

Яўген ПСЕЦКІ, фота аўтара.

Яго КНІЖСЭВІЧ і экспанаты яго ўНІЯЛЬНЫХ калекцыі.



ім у Вільнюсе кнігі «Апостал» і «Малая падарожная кніжыца». Іх наш

ЦЕПЛЫ ВЕЩЕР З УКРАИНЫ

УЖО НЕ ПЕРШЫ ТЫДЗЕНЬ З ГЭТАЙ СУСЕДНЬЯЙ КРАІНАЙ ПРыходзяць у поўным сэнсе гарачыя навіны, а так званыя «смажаныя» фактаў хоць адбываліся. Кіеў на пэўны перыяд ператварыўся ў «гарачы» палітычны пункт.

Нават пасля падліку ста працэнтаў галасоў напружанні не стала менш, атмасфера ў сталіцы па-ранейшаму дыхае гарачыняй. Польшыя барыбары зноў і зноў раздувае няурывомлявая Юлія Цімашэнка, якая няк не хоча змырцца з вынікамі падліку галасоў Цэнтрывыбаркам і прагража яму і мясцовым выбарчым камісіям вывесці людзей на акцыі пратэсту.

Яе недобрычэплыці сьвярджаюць, што яна гатовая на ўсё, каб ва ўладу не прыйшлі новыя людзі і не пачалі разбірацца ў тым, што яна нарабіла. Генеральную пракуратуру ўжо просьць аднавіць расследаваньне крымінальных спраў па факце адмываньня сродкаў і фінансавых махінацый падчас кіраўніцтва Цімашэнкі карпарацыяй «Адзінны энергетычны сістэмы Украіны». Гэтыя крымінальныя справы былі закрытыя пасля перамогі «памаранцавых» у 2004 годзе. У яе адзіны спосаб пазбегнуць турэмнага зьняволеньня — застацца ва ўладзе на высокіх пазіцыях, кажуць ворагі Цімашэнкі. «Чорны» піль актыўна распушчваюцца і супраць лідара Партыі рэгіёнаў, прыгаворваюцца яе небездокавае юнацтва і маладоўсць, блізкасьць да ўплывовага данецкага клану.

Але галючына інтрыга сёння заключаецца ў тым, ці атрымаецца ў «рэгіяналаў» і іх новых саюзнікаў у Варжоўна Радзе «скінуць» Цімашэнку з пасады прэм'ер-міністра? Вакол гэтай ключавога пытаньня ідзе гарачая заклікальная вартуна, бо, згодна з Канстытуцыяй, прэзідэнт ва Украінай дзяржаве фігура даволі слабая, у асобных момантах нават дэкартаваўся ў парананні з шырокімі паўнамоцтвамі прэм'ер-міністра. Публічныя заклікі Віктара Януковіча да Цімашэнкі добраахвотна падаць у адстаўку, прызначаць перамогу «рэгіяналаў» на выбарах і сысці ў апазіцыю дамогуюць як кашаль хваробе. Ужо яна калі і пакіне кабінет прэм'ер-міністра, то пастараецца так абразіць дзяржаву, што мала не пакажацца.

Горача цяпер у Кіеве, хоць ход падзей у цэлым здакладальны. Хутка будзь выпрацаваны меры і знойдзены рынагі прымусіць Юлію Уладзіміраву перайці ў катэгорыю экс-прэм'ера. Партыя рэгіёнаў ужо абвясціла, што будзе настаіваць на адстаўцы ўрада Цімашэнкі пасля абнарадаваньня афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Тады Януковіч будзе мець права афіцыйна весці перамовы з фракцыямі аб стварэньні новай кааліцыі. Пасля яе фарміраваньня з'явіцца магчымасьць палікаржэна адрабіць урад у адстаўку і прызначаць яго новы склад. Хоць стане яго прэм'ерам — пакуль вялікая украінская загадка. Не будзем спрабаваць даць адказ на яе.

Чамусьці здаецца, што адразу пасля інвуграцыі адміністрацыя Януковіча паступова пачне перацягваць на яго поле частку важных функцыяў кіраўніа ўрада. Спрамелла, каб даць дадатковыя магчымасці новаму прэзідэнту фактычна рэалізаваць свой план выратаваньня украінскай эканамікі, засяродзіцца над вырашэньнем яе надзённых праблем. Сярд іх асабліва вострай з'явіцца неабходнасьць палаяпання адноснаў з дзяржавамі СНД і

Расіяй. Іх развіццё Януковіч назваў прыярытэтным кірункам, бо «нашы краіны цесна звязаныя — эканамікай, культурай, гісторыяй. Нашы гаспадарчыя комплексы дапаўняюць адзін аднаго. Гэтыя перавагі неабходна выкарыстаць у імя нашых народаў». Такі акцэнт зроблены невыпадкова. За час прэзідэнцтва Віктара Юшчанкі адносіны Кіева і Масквы разка пагоршыліся, яны нагадвалі постсавецкую «халодную» вайну.

Цяпер цёплыя вешчэр перамен задзьмуў з Украіны. Яшчэ да перамогі на прэзідэнцкіх выбарах Януковіч пастаянна выказваў зацікаўленасць у паглыбленні эканамічных стасункаў з краінамі Мытнага саюза Беларусі і Расіі і Казахстанна. Загаварыў нават аб перспектыве далучэння да яго Украіны. Калі такое здарыцца, то гэта стане самай вялікай геапалітычнай сенсацыяй еўрапейскага маштабу. А ў антырасійскай і празаходняга курсу «памаранцавых» з'явіцца альтэрнатыва. Яны ў штыкі ўспрымалі праекты эканамічных аб'яднаньняў і саюзаў, калі ў іх значылася Расія. Так былі адвернуты прапановы па ўдзеле Украіны ў стварэньні Адзіннай эканамічнай прасторы разам з Беларуссю, Расіяй і Казахстанна, так званай «чацвёркі».

Тады ў афіцыйнага Кіева была арыентацыя на багаты і эканамічна развіты Захад, шмат га варылася аб уступленні ў Еўрасоюз. Пра гэта нават запісалі ў Канстытуцыі Украіны. Аднак у Бруселі украінскім кіраўнікам хутка далі зразумець, што там вельмі паважваюць еўрапейскі выбар Кіева, але паралілі не спяшацца ў Еўрасоюз. А з пачаткам глабальнага фінансавога крызісу сытуацыя з прыняццём Украіны ў ЕС ужо ўсталявала няпэўнасьць. Не да яе цяпер. Тут Грэцыя тэрба неадкладна ратаваць. Такім чынам, Кіеву канчаткова і не адмовілі, але і не ўнеслі якой-небудзь канкрэтныя ва ўзаемаадносіны з ЕС. Пытанне нібы павісла ў паветры: перспектыва ўступленьня ёсць, але не болей. Насуперак памкненням «памаранцавых» кандыдату ў прэзідэнты Януковіч большы асцярожна неаднойчы выказваў аб членстве Украіны ў Еўрапейскім саюзе, раіў туды і не вельмі спяшацца.

А тым часам рэальныя і вялікія рынкі продажу далёка не заўсёды канкурэнтназдольнай украінскай прадукцыі па-ранейшаму ляжаць на Усходзе. Як і вельзінары крыніцы разнастайнай сыравіны, запасы энерганоснасьці, фінансавыя рэсурсы. Аднак дынаміка знешнегандлёвых сувязяў мінулага года з Расіяй сведчыць аб пачатку паступовай страты яе рынку украінскай вытворцамі. І гэта на фоне катастрофічнага пагаршэння ўсіх эканамічных паказчыкаў, сапсавааных адноснаў з Міжнародным валютным

ПРАЦА ТРАНСПОРТА НАПЯРЭДАДНІ ЖАНОЧАГА СВЯТА

Тым, хто плануе скарыстацца паслугамі аўтамабільнага транспарту ў перыяд з 5 па 8 сакавіка, варта загадаць ведаць, па якім раскладзе ў гэтыя дні ён будзе працаваць.

Паводле інфармацыі дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс», як рэгуляваныя рысы па міжгародніх маршрутах, так і працяг прыгараднага аўтобусаўнага транспарту 5 сакавіка будзе арганізавана па раскладзе пятніцы, 6 сакавіка — суботы, 7 і 8 сакавіка — па раскладзе нядзельных дзён тыдня.

Што датычыцца Беларускай чыгункі, дык, як



фондам, іншымі ўплывовымі фінансавымі інстытутамі, якія перасталі даваць Украіне ў доўг.

Юшчанка за пяць гадоў і з Расіяй трывала сапсаваў адносіны, і не прывёў украінцаў у залежнасць ад Еўрасоюзу, чым глыбока расчаравалі свой народ. Яго спробы звабіць усяю віну за наступствы крызісу на прэм'ер-міністра Цімашэнку ўжо не мелі поспеху ў выбарчыкаў. У гэтым сэнсе тэма верагоднага далучэння Украіны да стварэння Мытнага саюза з Беларуссю і Расіяй і Казахстанна многімі ў краіне здаецца рэальнай. Бо ўзровень надзей у народе ад прэзідэнцтва Януковіча вельмі высокі. Людзі чакаюць ад яго ў першую чаргу зменуў эканамічнага характару. І расчаравалі выбарчыкаў — значыць ператварыцца ў палітычны труп да Януковіча.

Таму лідар ужо не апазіцыі Партыі рэгіёнаў Януковіч мае намер ініцыяваць падпісанне вялікай эканамічнай дамовы па формуле «3+1» паміж краінамі Мытнага саюза і Украінай. Гэта, на яго погляд, дазволіць умацаваць стратэгічны характар адносінаў, захаваць рынкі і партнёрства з краінамі Мытнага саюза. Ну чым гэта не першы крок будучага прэзідэнта па адраджэнні праекта па Адзіннай эканамічнай прасторы чатырох постсавецкіх дзяржаў? Украіне разам з Беларуссю, Расіяй і Казахстанна будзе значна прасцей выбірацца з багны крызісу.

Пазіцыя Януковіча да Мытнага саюза, як пераможцы выбарнай кампаніі ў краіне, якая з'яўляецца нашым стратэгічным партнёрам, дазваляе нам спадзявацца на больш плённае супрацоўніцтва. Хоць за апошнія пяць гадоў адносіны паміж Беларуссю і Украінай былі роўныя, узаемавыгадныя, наслілі ў цэлым прагматычны характар. Але ў «памаранцавых» Беларусі, як мне здаецца, не выклікала глыбокіх палітычных сімпатый хоць бы з-за будаўніцтва з Расіяй саюзнай дзяржавы. Але цяпер гэта ў мінулае.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

1 МІЛЬЯРД — СУПРАЦЬ ПАЖАРАЎ

Старшыня Віцебскага аблвыканкама Аляксандр КОСІНЦ даў указанне выдзеліць мінімум мільярд рублёў з абласнога бюджэту на ўсталяванне сучасных прыбораў апаўчэньня аб пажарах і замену старых. Плануецца, што такім чынам будучы аснашчаны не меней за 1000 устаноў.

У якасці негатыўнага прыкладу, калі, на жаль, не была аператыўна і правільна арганізавана эвакуацыя людзей, свочасова не выклікалі пажарных, старшыня аблвыканкама прывёў наядуў пажар у ітэрнаце Віцебскай акадэміі ветэрынараў і медыцыны. Нагадаю, што ў выніку пажару пры спробе выратавацца некалькі студэнтаў атрымалі траўмы. Дзясяткі студэнтаў літаральна сталі на казірку будынка і чакалі дапамогі. Згаралі залікоўкі, пашпарты. Па трабаванні губернатара, усе выпадкі гібель людзей на пажарах будучы разглядацца на пасяджэннях раённых і гарадскіх выканкамаў.

Аляксандр ПУШАНСКИ. ЖРЭА МІНСКА: ТЭЛЕФОНЫ ДАВЕРУ

Стварэнне тэлефонаў даверу для разгаваання на нетактоўныя паводзіны і непрыняцце мераў работнікамі ЖКГ дапамога знізіць колькасць зваротаў грамадзян, а таксама свочасова разгамава на завагі і прапановы мінчан. Чакаецца, што тэлефон даверу ў жыллёва-камунальных службаў Мінска з'явіцца да 1 сакавіка 2010 года. За 2009 год у сістэму жылльвых прадпрыемстваў горада звярнуліся 784 тысячы грамадзян, з іх амаль 97 % у вуснай форме.

Алена ПАРУКОВА, «Мінск—Навіны». БЕЛТА: ВЭБ-САЙТ ПА-ІСПАНСКИ

Беларускае тэлеграфнае агенцтва (БЕЛТА) адкрыла іспанамую версію свайго сайта — www.belta.by/es. Неабходнасьць стварэння сайта на іспанскай мове абумоўлена ўсё большай цікаваасцю сусветнай супольнасці да Беларусі, пашырэннем дзелавіх і культурных кантактаў з краінамі далёкага замежжа, у прыватнасці Лацінскай Амерыкі.

РЭНТГЕНАМ ПРАСВЯЦІЛІ ...

На прапунктны момант «Макраны», які знаходзіцца на беларуска-украінскай мяжы, брэсцкія мытнікі правялі эксперымент — усталявалі іспанскі комплекс для агляду аўтатранспарту. Калі супрацоўнікі мытні прасвечалі некалькі аўтамашын і прагледзелі рэнтгенаўскае адлюстраванне, то ўбачылі, што ў трох аўтамабілях ёсць тайнікі. Знаходзіліся яны ў бензабаку, багажніку аддзельна, а мікрааўтосу меў дваіное дно ў кузаве. У гэтых тайніках грамадзяне Украіны спрабавалі перавезці спіртны напой, адзенне, абутак, а ў мікрааўтосе было схавана 6 тысяч брэўлек і нарыхтовак для вырабу ключоў, якія пацягнулі на 20 млн рублёў. Тавар і аўтамашынны затрыманы да вынясення рашэння судом.

БРАКАНЬЕРЫ НЕ ГРЭБУЮЦЬ НИЧЫМ

Апошнім часам паліўнічэ-парушальнікі пачалі актыўна выкарыстоўваць і іншыя, акрамя агнестральных, прылады палаяння. Падраздзяленні Дзяржінспекцыі аховы жылльвааня і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь дзелалі зьявіліся і канфіскавана 790 адзінак такіх прыладаў (зеля паўраўнана, у 2008 годзе — 765). Дзяржінспекцыя накіроўвала, у прыватнасці, карыстальнікам паліўнічэ угоддзяў лісты з прапановай абследаваць арандаваньня імі паліўнічэ угоддзі. На плошчы 16,5 мільёна гектараў паліўнічэкарыйскамі было знойдзена і канфіскавана 1359 петыляў на зайцоў і капытных жывёл з дроту, 9 капканнаў, лоўчая яма, 8 браканьерскіх засідак.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ШАШКІ

СЮРПРЫЗЫ АЎТАРАЎ ЧЭМПІАТ МІНСКА
Яна чакаюць лаўрэатаў конкурсаў на лепшае расшэньне твораў міжнароднага грамайдстра Уладзіміра Матуса (Масква) і майстра ФМЖД Віктара Шулгі (Мінск) на 100- і 64-клетачных дошках адведана. Сёння падаём чарговыя заданні:



№ 9 (аўтарскі-9). **Белья:** 15, 21, 28, 32, 38, 39, 40, 41 (8). **Чорныя:** 8, 9, 11, 12, 16, 18, 27, 36 (8). Выгрыш.



№ 4 (аўтарскі-10). **Белья:** а7, с5, d4, d6, e1, e5, g3 (7). **Чорныя:** b2, с3, f4, f8, h2, h6 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ

Калі ласка, праверце свае рашэнні ранейшых заданьняў.
Бліц-52/6 (М. Грушэўскі): і b8, b2, h8, h4, g3, f2x. і f8?, b2, h4, g3, b8 (e5) f3 (d4) g3 (c3)=.

Аўтарскі-9/5 (У. Матус): а 4, 23, 30, 46x.

□ Кацёл для лазні на цвёрдым паліве.
Тэл. 8 029 876 93 46.

□ Плуг 3-карпусны да МТЗ, акучнік, рухавік Д-243, рухавік Д-37 да Т-40.
Тэл. 8 029 772 73 37.

□ Вагі (500 кг) без гідраў.
Тэл. 8 01797 43 529.

□ Палас 3x4 м новы, зімовыя боты замшавыя, 37—38 памер.
Тэл. 8 017 334 91 54, 8 044 757 36 67.

КУПІЎ
□ Кабіну МТЗ-80 УК, «Рэно-трафік» Д, 2000 г.в., грузавы, Т-4 грузавы.
Тэл. 8 029 772 73 37.

□ Дом шчэмпіянства ў адстаўку пад забудову не далей як 50 км ад Мінска.
Тэл. 8 017 508 84 90, званіць увечары.

□ Мяння дом газіфікаваны ў вёсцы, 60 км ад Мінска, на кватэру ў Мінску.
Тэл. 375 29 856 70 97.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

19 марта 2010 г. проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ лота	Адрес земельного участка: г. Гомель	Кадастровый номер участка	Площадь, га	Целевое назначение — строительство	Качество земли	Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий. Инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ	Срок аренды (лет)	Затраты на подготовку документации, бел. рублей	Начальная стоимость, бел. рублей	Сумма задатка, бел. рублей
1	Микрорайон № 19	340100000001003243	0,2474	18-этажного жилого дома № 55 повышенной комфортности	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети	99	923 469	100 420 970	10 000 000
2	ул. Мазурова	340100000001003288	2,7581	культурно-развлекательного оздоровительного центра «Аквапарк»	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: охранный зона газопровода и водохранилищная зона оз. Бурое Болото — 0,0811 га; водохранилищная зона оз. Бурое Болото — 1,7335 га; прибрежная полоса оз. Бурое Болото — 0,9435 га	99	2 441 250	1 311 733 290	130 000 000
3	ул. Добрушская	3401000000008001613	0,4505	станции техобслуживания	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничение в использовании: охранный зона кабеля связи — 0,0168 га; водопровода — 0,0163 га. Плодородный слой почвы использовать на благоустройство прилегающей территории	50	2 532 588	29 361 690	2 900 000
4	ул. Каменщикова — ул. Лепешинского	340100000002002638	0,0847	магазина-кафе	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Плодородный слой почвы использовать на благоустройство прилегающей территории. Земель с ограничением в использовании нет	50	1 214 377	29 659 550	2 900 000
5	ул. Лепешинского — проезд Инженерный	340100000002002626	0,1639	производственной базы	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Плодородный слой почвы использовать на благоустройство прилегающей территории. Ограничение в использовании: охранный зона линии электропередачи напряжением 10 кВ — 0,097 га	50	1 194 160	34 296 050	3 400 000
6	пр-д Орудийный (участок № 1)	340100000007004921	0,5381	объектов экологически чистого производства	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничение в использовании: охранный зона водопровода — 0,0128 га	99	587 480	43 321 770	4 300 000
7	пр-д Орудийный (участок № 2)	340100000007004920	0,8016	объектов экологически чистого производства	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Плодородный слой почвы использовать на благоустройство прилегающей территории. Ограничение в использовании: охранный зона водопровода — 0,008 га	99	377 654	64 534 460	6 400 000
8	ул. Текстильная	340100000003001800	0,6789	здания multifunctionalного назначения (станция техобслуживания, салон автомобилей, офисный центр, торговый центр с promyshlennой группой товаров)	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: охранный зона водопровода — 0,0140 га; охранный зона водовода, Выполнили технические условия по выносу КП и водовода. Плодородный слой почвы снять, сохранить и использовать на благоустройство прилегающей территории	99	581 818	349 589 290	34 900 000
9	ул. 60 лет СССР, район жилого дома № 12	3401000000006003229	0,0014	киоска № 2	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: охранный зона р. Сож вне прибрежной полосы — 0,0014 га	5	446 231	126 450	12 600
10	ул. Мазурова (участок № 1 и участок № 2)	340100000001004200 340100000001004201	0,1189 0,0377	оздоровительного центра (медицинские услуги, парикмахерская, фотослужба, ателье, цветочный магазин)	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: участок № 1 — охранный зона канализации — 0,0038 га; охранный зона подземной кабельной линии связи, подземной кабельной линии электропередачи — 0,0196; участок № 2 — охранный зона канализации — 0,0042 га	99	624 661	89 923 009	8 990 000
11	ул. Нижне-Брилевская	340100000004001161	0,0300	магазина продовольственных товаров	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: охранный зона напорной канализации — 0,0006 га	50	561 580	4 129 820	412 000
12	ул. Дорожная (в районе пешеходного моста)	3401000000008001760	0,0790	павильона по оказанию услуг населению (резка стекла)	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Плодородный слой почвы снять, сохранить и использовать на благоустройство прилегающей территории. Ограничения в использовании: охранный зона кабеля связи и водопровода — 0,0227 га	5	923 705	2 523 750	250 000
13	ул. Чечерская	340100000002004625	0,0305	здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг (аптека)	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: охранный зона теплотрассы — 0,0040 га	50	1 020 365	4 445 550	440 000
14	ул. Чечерская	340100000001004505	0,0498	здания специализированного для обслуживания населения (парикмахерская, мастерская)	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Земель с ограничением в использовании нет	50	1 113 210	9 329 320	930 000
15	ул. Головашково, конечная остановка «Мельников луг»	340100000001004437	0,0065	остановочного павильона общественного транспорта (с установкой торгового павильона в составе остановочного комплекса)	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: охранный зона ливневой канализации — 0,0001 га	5	863 461	482 380	48 000
16	ул. Междугородняя	3401000000006004161	1,3651	специализированного торгового центра	качественная	участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Плодородный слой почвы снять, сохранить и использовать на благоустройство прилегающей территории. Земель с ограничением в использовании нет	50	586 039	186 675 307	18 667 000

1. Организатор аукционных торгов — управление коммунальной собственности и приватизации гомельского района.
2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. В случае желания предоставить возможность предварительно ознакомиться с документами по каждому объекту в натуре.
3. Аукцион состоится 19 марта 2010 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не менее двух участников на каждый лот.
4. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию следующие документы: заявление по установленной форме; заверенные банком копии платёжных поручений о внесении задатка в размере, указанном в извещении, на р/с 364240000239 в филиале ЗАО ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, ИФО 151501661; УИП 402251518, управление коммунальной собственности и приватизации гомельского района. Кроме того предоставляются:
4.1 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц, Республики Беларусь — доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную

регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования; документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
4.2 индивидуальные предприниматели — копии свидетельств о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования;
4.3 представители гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенную доверенность;
4.4 представители или уполномоченные должностные лица иностранных юридических лиц — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители иностранного юридического лица или гражданина — легализованные в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;
4.5 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители юридических лиц и граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов,

БРАТ МОЙ, КАИН...

ЗВЯЗДА 16 лютага 2010 г.

ВЫЙШАЎ У СВЕТ НОВЫ БЕЛАРУСКИ АРФАГРАФІЧНЫ СЛОЎНІК

У сталічным Выдавецкім доме «Беларуская навука» ўбачыць свет «Беларускі арфаграфічны слоўнік».

Як паведамілі ў Нацыянальнай акадэміі навук (НАН) Беларусі, навінку падрыхтаваў калектыў Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН.

Новы слоўнік базіруецца на правілах, якія ўводзяцца ў дзеянне Законам Рэспублікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», прынятым у 2008 годзе.

Аснову амаль 700-старонкавага слоўніка складае агульнаўжывальная лексіка, а таксама словы, якія могуць выклікаць цяжкасці пры напісанні. Як падкрэслілі ў НАН, слоўнік мае нарматыўны характар і рознічаны на вучнёўскія і спецыяльныя навукальныя ўстановаў, абітурыентаў, настаўнікаў беларускай мовы, перакладчыкаў і студэнтаў, а таксама ўсіх, хто карыстаецца пісьмовай беларускай мовай.

Віктар КУШНАРОЎ, «Мінск—Навіны».

Крымінал

ВЫЗВАЛІСЯ — І ЗНОЎ У ТУРМУ

Лічаныя дні правёў на волі малады чалавек, які ў пачатку лютага вызваліўся з месцаў пазбаўлення волі: на гэты раз «засявіўся» зламаўшы на рынку «Ждановічы», дзе не ўтрымаўся ад спакусы, каб не выкрасці з гандлёвай палаткі... кром для абутку і вадкасць для зняцця лаку.

Ранейшае пакарэнне небарак, паводле звестак прэс-афіцэра Цэнтральнага РУУС Кацярыны Лі-Сонскай, таксама адбываў за крадзеж. На гэты раз выхад на волю ён святкаваў з сябрам на рынку, дзе яны выпілі, а пасля, бачна, хлопца пацягнула на прыгоды. Затрымалі злашчэжы праз паўгадзіны пасля ўчынення крадзяжу.

Ігар ГРЫШЫН.

НОЖ У СПІНУ

атрымала 58-гадовая жанчына, якая прыбырала са сваёй гаспадарцы, калі да яе зайшла суседка, якая лічыцца афіцыйна жыхаркай Мінска, але ж пастаянна жыве ў вёсцы Хлупін Жыткавіцкага раёна. 60-гадовая кабета нападлітку нанесла суседцы, якая ў гэты момант нахілялася, глыбокую нажовую рану. Як паведаміў начальнік крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Жыткавіцкага раёна Алег Купрацэвіч, быццам бы ў жанчыны, якая напала, было даўняе крыўда на мужа пацярпела. У падрабязнасцях узаемаадносін суседзяў лічыць будучы разбраццё следчыя. Пакуты жа адна з жанчын — на балінічным ложку, а другая — у ізалятары часовага ўтрымання.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

...Па шчырасці, Носава даведчаная публіка больш ведае як кліпмейкера і тэлежысёра. Гэта ён рабіў стыльвы чорна-белы кліп для гурта «Atlantica» і рыцарскі кліп-эксперимент для нашых дэбютантаў на «Еўрабачанні» «Аляксандры і Кістанціна». Гэта на яго рахунок — некалькі сезонаў «Падарожжаў дылетантаў», музычныя тэлефільмы «Маленькія канцэрты вялікай вайны», «60 мірных гадоў» і «Дарогі вайны».

Зрэшты, у яго ж за плячыма — курс у майстэрні Віктара Турава і некалькі самастойных кінаробат — «Іван», «Сіні-Сіні» і «Дотык», але ўсё гэта адбылося яшчэ ў мінулым стагоддзі. У гэтым жа Максім здолее не тое што здзіцьвіць, а ў пэўным сэнсе нават шакаваць крытыкаў сваім першым поўным метраж — псіхалагічнай драмай «Каін», на якую рэжысёр выдаткаваў уласныя сродкі, сілы і 9 гадоў жыцця. Прычым дзела таго, каб зрабіць сапраўды СВАЁ кіно, рэжысёр скарыстаў прыцип «хочаш, каб было зроблена добра, — зрабі сам», выступіўшы ў карніце і прадзюсарам, і сцэнарыстам, і грывёрам, і мастаком па касцюмах, і пастаюшчыкам трукмаў, і адным з акцёраў, і нават кампазітарам. Ці варта быў вынік усіх гэтых высілкаў?

Што адметна — да сустрэчы нават з вузкім колам глядачоў фільм двойчы змяніў назву. Задумваў яго рэжысёр як «Каін», прыкладна ў сярэдзіне работы перайменаваў у «Авель», але падумаў яшчэ... і зноў вярнуўся да «Каіна», палічыўшы тэму пакаяння і размовы пра «бяс-концы сэнс жыцця» больш цікавай і глыбокай, чым тэму ахвярнасці. «Галоўная ідэя фільма сугучная нашай нацыянальнай ментальнасці, талерантнасці беларусаў», — перакананы рэжысёр. І ў прычыне з ім цяжка не пагадзіцца, узгадваўшы, колькі ўсяго пераціраў наш народ. Як цяжка і выкінуць з галавы фінальную выснову бацькі-патрыярха: «Жывы ты ці памёр — не так важна. Я баяўся, што ты страціў сапраўды сваёй душы. Толькі адно сапраўды важна — дзеля чаго ты жыў і за што гатовы памёрці...».

Адвечнае пытанне «Я — дзеля чаго?» не пакідала публіку аб'явавай нават у выкананні мультыплікацыйнага сабакі Пірата, што ўжо казачка пра біблейскага — і адначасова свайго, роднага — персанажа.

Цікава, ці знайшоў на гэты пытанне адказ сам рэжысёр?

— Андрэй Герасіччык і Уладзімір Максімаў па старым сяброўстве папрацавалі аператарамі, а небезьвестымі «дылетант» Юрыі Жыгамонта сыграў адну з роляў. Дарэчы, кама, акрамя Юрыі, у фільме няма ніводнага прафесійнага актёра?

— У прычыне, у традыцыйна неарэалізм гэта цалкам нармальнае практыка, калі ў фільме занятая непрафесіяналы — каб не было пэўнай заштампаванасці, каб пазбегнуць пафасу і прадказальнасці, і каб можна было па-



У ролі бацькі-патрыярха цяжка прызнаць Юрыя Жыгамонта...

не ад нейкіх завышаных амбіцый. Так склалася абставіны. Некалі я спрабаваў падаць заяўку на кінастудыю, але там нічога не адбывалася, нікому не было патрэбна, і я зразу меў, што, каб дасягнуць пэўнага выніку, трэба ўсё рабіць самому. Таму праца і расцягнулася на 9 гадоў — толькі шчыры шлі самі здымкі ў Беларусі і Расіі (напрыклад, маштабную батальную сцэну ў чароце, што заняла тры дні, давялося здымаць з перапынкам у паўгода, бо можна, якраз у гэты момант і ён сам, і гледзчык здагадваецца, што ў любых вандроўках і блуканнях сэрца чалавека застаецца там, дзе бацькоўскі дом...

— Так доўга?! — А што вы думаеце — гэта на студыі існуе цэлая база патрэбных гукі, фонаў і шумоў, а мне патрэбна было ствараць яе нано, у адзіночку. І гэта не такая простая справа, як можа здавацца: нават звычайны шум дажджу ў лесе складаецца з некалькіх узроўняў: стук буйных кропляў, шлолах лістоты, шапаценне галінак, агульня фон — а потым усё гэта трэба звесці ў адно цэлае.

— Ну, хоць музыку да фільма вы маглі не пісаць самастойна, а звярнуцца да сяброў-артыстаў — павіны ж былі застацца добрыя сувязі?

— Спачатку такія дамоўленасці сапраўды былі, але потым, як даходзіла да справы, людзі адступалі — у каго не атрымлівалася па часе, хто адвёк ад такога паняння — «працаваць за ідэю». Але, напрыклад, Сяргей Осіпаў дапамог мне з запісам духавых аўтэнтычных інструментаў, Сяргей Шыбека з групай аднадумцаў — з пастаюшкі батальных сцэн...

— Андрэй Герасіччык і Уладзімір Максімаў па старым сяброўстве папрацавалі аператарамі, а небезьвестымі «дылетант» Юрыі Жыгамонта сыграў адну з роляў. Дарэчы, кама, акрамя Юрыі, у фільме няма ніводнага прафесійнага актёра?

— У прычыне, у традыцыйна неарэалізм гэта цалкам нармальнае практыка, калі ў фільме занятая непрафесіяналы — каб не было пэўнай заштампаванасці, каб пазбегнуць пафасу і прадказальнасці, і каб можна было па-

Свой першы поўнаметражны фільм беларускі рэжысёр Максім Носаў рабіў 9 гадоў за ўласныя грошы, а цяпер спадзяецца прасунуць яго на міжнародных фестывалі з дапамогай Кшыштафа Занусі

Максім Носаў, якому давялося аплачваць усе выдаткі (ад арэнды апаратуры да бензіну) на вытворчасці фільма са сваёй кішэнні, тым не менш, сцвярджае, што бухгалтарскага ўліку не веў, таму не можа абазначыць бюджэт карціны. Калегі-канкурэнты, аднак, мяркуюць, што гаворка можа ісці «прыблізна пра 5-7 тысяч долараў» — па сутнасці, гэтыя грошы шлі самі здымкі ў Беларусі і Расіі (напрыклад, маштабную батальную сцэну ў чароце, што заняла тры дні, давялося здымаць з перапынкам у паўгода, бо можна, якраз у гэты момант і ён сам, і гледзчык здагадваецца, што ў любых вандроўках і блуканнях сэрца чалавека застаецца там, дзе бацькоўскі дом...



...які і самога Максіма Носава ў рыцарскім уборы.

валамі і прычэмамі не бюджэтныя — нашы з вамі — грошы, а свае ўласныя, заробленыя на тэлебачанні і студыі «Летапіс».

ГЛЯДЗЕЦЬ НЕЛЬГА АДВЕРНУЦА

Ужо на першым закрытым паказе ў Мінску, куды, зрэшты, акрамя крытыкаў і журналістаў, трапілі асобныя дасведчаныя «проста гледачы», стала зразумела, што «Каін» — кіно не для ўсіх. Бо меркаванні прысутных, які і папярэджаў да прагляду сябар Носава і суржысёр мантажу Аляксандр Дзев'янюк, падзіліліся на дыаметральна супрацьлеглыя: адны называлі вынік бездапаможным вучнёўствам з прэтэнзіяй на майстэрства, другія ўхвалялі стылістычна-мастацкае раўняненне і перайманне лепшых традыцый савецкага нямато кіно. Тым жа супярэчлівы ўражанні выказалі і прафесійныя рэжысёры. Сам рэжысёр прызнаў: «Я адчуваю,

Сёння

Месяц Маладзік 14 лютага. Месяц у сузор'і Рыбы.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	7.27	17.20	9.53
Віцебск	7.20	17.07	9.47
Магілёў	7.18	17.10	9.52
Гомель	7.11	17.11	10.00
Гродна	7.42	17.36	9.54
Брэст	7.39	17.40	10.01

Імяніны

Пр. Ганны, Івана, Мікалая, Рамана, Самёна, Уладзіміра, Уласа, К. Дануты, Юліяны, Данііла, Севярына, Шымана, Юльяна.

Геамагнітная ўзрушэнні

Абзначэнні:

- невялікая геамагнітная ўзрушэнні
- слабая геамагнітная буря
- малая геамагнітная буря

...у суседзі:

Варшава	Кіев	Рыга
-4.2°C	-7.5°C	-8.7°C
-8.4°C	-13.-11°C	-8.6°C

16 лютага

1758 год — нарадзіўся Юліян Нямцоў, беларускі пісьменнік і гісторык. Падчас паўстання 1794 года быў ад'ютантам Тадэвуша Касцюкі. Яго «Гістарычныя падарожжы» ўтрымліваюць апісанні Брэста, Гродна, Слоніма, Навагрудка, іншых беларускіх гарадоў. Аўтар шматлікіх мемаўраў.

1936 год — на парламенцкіх выбарах у Іспанію перамогу атрымалі левы Народны фронт, аднак вострыя сацыяльныя супярэчнасці ў краіне ў хуткім часе прывялі Іспанію да грамадзянскай вайны.

«Не палюбіўшы абавязку, нельга яго выканаць».

Іван Ганчароў (1812—1891), рускі пісьменнік.

Дзве даты:

Чытаць дыя:

16 лютага

«Pour que la famille soit heureuse»

COMMUNISTE

ВЯЛІКІ ПОСТ

Абуджэнне прыроды пасля працяглай зімовай спячкі патрабавала адпаведнага абнаўлення чалавека. Ён імкнуўся ачысціць-асвятліць сваю душу, падрыхтаваць арганізм (дакладней — пераналадзіць яго) да пераходу на прынішова іншую жыццёва на зямлі, селянін не толькі не забяў у гэты час ніякай жывянасці (ні свайкіх жывёл, ні дзікіх звыроў або птушак), але і цалкам адмаўляўся ад прыгатавання малочных і мясных страў.

- Разам з тым, сэнс Вялікага посту заключаўся не толькі ў абмежаванні фізіялагічнага кішталту. Другім яго важным і, магчыма, больш значным аспектам была малітоўная праца чалавека над сваім духам, што павінна было ў рэшце рэшт паспрыць духоўна перанараджэнню напярэдадні выключнай падзеі ў жыцці ўсіх вернікаў.
- Чалавек у літаратурным сэнсе слова быццам трапляў у час першатварэння, у чароўны прасторы Райскага саду, у якім нельга было брыдкасловаць, злавацца, сварыцца, уступаць у сесуальныя зносіны з жанчынай, што-небудзь красці, ляцца на суседа або на свойскую жывёліну.
- Вялікі пост — гэта пасільная спроба кожнага з нас падставіць сваё плячо пад той крыж, які некалі Хрыстос нёс на Галгофу. А ён, гэты крыж, надзвычай цяжкі, бо на ім, як на скрыжлях гісторыі, пазначаны ўсе нашы грахі. Калі ж мы не зможам прайсці шляхам Хрыста, не зможам хоць бы крыж асветліць сваю душу, фактычна мы не будзем мець поўнага права сустрэцца са святлым днём Уваскрэсіння Хрыстова.
- У такім разе пост быў тым духоўным ачышчэннем-выпрабаваннем, без якога нельга было разлічвацца на багаты ўраджай і адпаведна на прыстойнае жыццё на працягу наступнага года. Пост ачышчаў душу ад энергетычнага пустазелля, каб яго потым не трапіла ў збажыну для сябы, каб не памножылася на гаспадарскай ніве.
- А тое, што паміж чысцінёй палаткі і чысцінёй душы чалавека існавала прамая сувязь, сведчылі абрады падрыхтоўкі і правядзення сябы. Перад тым, як кінуць першыя зярняты на саргату Сонца зямлю, гаспадар мыйўся ў лазні, пераапрапаўся ў чыстае адзенне, браў з сабой свячончыя стравы і з першымі прорнямі Бога Сонца ішоў на поле. Спачатку ён некалькі хвілін стаў, падставіўшы далоні Сонцу, быццам факусіруючы ў іх энергію святла, затым браў жменю збожжа і размашчыла рассяпаў зярняты сонечным промяні і жыццядайнага жыта. Мужчына-гаспадар апладняў матухну-зямлю, кідаючы ў яе ўлонне семя-зерне. Быць новаму ўраджаю — быць новаму жыццю!

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРЮК.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

1. "Каніцы" (разм.)
2. Значок на канверце
3. "Мара студзін"
4. Падзея на тэатральнай сцэне
5. Выгляд

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Сканворд (11 лютага). Па гарызанталі: Гайдый, Зрг, Муляр, Хна, Эмест, Рыга, Чака, Макя, Лаўра, Ратс, Ліза, Група, Сіла, Барсук, Навага, Рама, Рад, Улік, Анкара, Страха, Пік, Аўг, Стэп, Ямб, Ула, Калаша, Одум, Макі, Шар, Рэзанай, Па вертыкалі: Дабрабыт, Том, Гонар, Рур, Скапа, Рагу, Міхайлаў, Абух, Кракш, Алі, Тулома, Эмазка, Лодар, Мур, Пташук, Льв, Амр, Рая, Смага, Акт, Рута, Баня, Ярус, Кук, Капабра, Пал, Гардэ, Лес, Асада, Прабры.

Сканворд (13 лютага). Па гарызанталі: Горб, Сантэхнік, Бунт, Прыкуп, Тьрса, Роп, Манга, Анёл, Нагайка, Дым, Нтка, Абак, Каня, Рак, Гронка, Павага, Дан, Вір, Батут, Аспід, Рот, Тайна, Грамада, Пта, Указ, Рагу, Бульба, Афіцьянт, Па вертыкалі: Цырульнік, Прадавец, Таган, Яравіч, Рэйс, Агдэ, Біццэс, Ікар, Раман, Натара, «Сябры», Ака, Канат, Ага, Нанду, Гуруэф, «Прада», Бар, Юрта, Лама, Бандура, Ёта, Катод, Тьтуп, Клан, Такіст.

Ёсць нагода

Почынкi

Узяўшы на ўзбраенне прымаўку «Рыхтуі саці ўлетку, а калёсы ўзімку», гаспадары адразу пасля Стрэчання з самай раныцы браўся за рамонт сельскагаспадарчых прылад, завучы гэты лютаўскі дзень «Почынкi».



Распачынаючы Попраўку, сяляне разумелі: чым раней прымецца за гаспадарку — тым больш вясне дагодзіш. Цягнуць з рамонтам рознага начыння да цэпных веснавых дээн не прыстала сапраўднаму гаспадару. Працавалі дружна, усёй сям'ёй, знаходзячы пасільную справу і малым, і старым: «У Почынкi дзед стае на досвітку — чыніць зброю летнюю ды саху стагодзюву». Адрамантаваную зброю не без гонару вышывалі на відным месцы — мы, маўляў, да ворыва і сябы гатовыя. Ды і гаспадарні тым часам без справы не сядзелі: гатавалі, займаліся прадзеннем, перабіралі рэчы ў кутраф.

Існуе меркаванне, што дамавік у ноч на Попраўкі палюае коней і можа загнаць іх да смерці. Але ж насамрэч дамавік добраму гаспадару памагаты, а ніяк не вораг, а інакш для чаго б дамавіка ў новую

Правярай!

МАХЛЯРКА АБЯЦАЛА ТАННЫЯ БУДМАТЭРЫЯЛЫ

У Віцебскай махлярка абяцала параўнальна танныя будаўнічыя матэрыялы грамадзянам, якія рабілі рамонтны ў сваіх кватэрах або будавалі дамы.

Як паведаміў «Звяздзе» Андрэй САЛАУЁЎ, намеснік начальніка Упраўлення па барацьбе з эканамічнай злачынасцю УУС Віцебскага аблвыканкама, ужо вядома, што мінімум ішоўся жыхароў абласнога цэнтра сталі ахвярамі махляркі.

Схема падману людзей была вельмі прастай. Патэнцыйным пакупнікам жанчына называла сябе індывідуальным прадпрыемальнікам, прасіла перадаць пад будаўнічыя матэрыялы па цэнах, ніжэйшых за рынковыя і знікала.

Усяго такім чынам зарабіла каля 18 мільёнаў рублёў, 14 тьтэй расійскіх рублёў, 1,5 тьтэйкі долараў ЗША. І гэтыя толькі тое, што ўжо змалі падлічыць, бо

Усмінемся!

Добрая закуска — квашаная па сваім пальчыку, вы будзеце капуська. любавачка новым колерам лаку

І падаць не сорамна, і з'ядуць сваіх пазагноцьяў.

Двое сяброў. — Ты, жакуць, нядаўна ажаніўся. Напэўна, цяпер ты ведаеш, што такое сапраўднае шчасце?

— Так, цяпер ведаю. Але ўжо позна...

Адса. Аўтобус. — Мужчына! Калі ўжо вы зусім на мяне ляглі, то хоць бы не спіце!

Калі цешча сказала табе перад выходам «У добры час», то з дому лепш не выходзіць.

Як прадаць малаток мужчыну. Малаток. Вага 350 грамаў. Ручка пластыкавая.

Як прадаць малаток жанчыне. Эскізоўны Малаток. Колеры: класічны чорны і цёмнасіні, які нагадвае прыгожы хвалі Карыбскага мора. Ручка далапчатая, круглая, гладзенькая. Стукнуўшы малаточкам

«Вы раслаблены... Ваш боль часова адключыць».

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.

Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тьтраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 747. Нумар падпісанні ў 19.30.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫОННА ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); аддзель: п'сьмаў — 287 18 64, падлікі і раслісудоўвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовыя самаіраваанне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыя: 292 22 03.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЕКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by

Як прадаць малаток мужчыну. Малаток. Вага 350 грамаў. Ручка пластыкавая.

Як прадаць малаток жанчыне. Эскізоўны Малаток. Колеры: класічны чорны і цёмнасіні, які нагадвае прыгожы хвалі Карыбскага мора. Ручка далапчатая, круглая, гладзенькая. Стукнуўшы малаточкам

«Вы раслаблены... Ваш боль часова адключыць».